

Прамая лінія

ЗНЕСНІ БОК СПРАВЫ

Усё больш людзей купляюцца на рэкламу, чакаюць цудаў ад тых ці іншых касметычных сродкаў. І толькі спецыялісты ведаюць, чаму многія застаюцца незадаволенымі абяцаным вынікам. Карэцкія касметычныя заган у выніку дэрматалагічных захворванняў, траўмаў і г.д. акажацца ў цэнтры ўвагі «прамой лініі», якая адоўдзецца **15 красавіка, у чацвер, з 14.00 да 15.30 па нумарах 8 (029) 292 38 92 і 292 38 21**. Пра новы падыход у згаданай галіне раскажа дацэнт кафедры дэрматавенералогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, урач-касаметолог вышэйшай катэгорыі Мікалай Афанасевіч ПАПІІ. Папярэднія пытанні можна пакінуць па нумарах: 8 (029) 287 18 29 і 287 18 36.



6 КРАСАВІКА 2010 г.
АЎТОРАК
№ 67
(26675)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «ЗАЎСЁДЫ БУДУ АБАРАНЯЦЬ ІНТАРЭСЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА І НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ КРАІНЫ»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка па традыцыі ў святы дзень Пасхі наведаў мінскі Свята-Духаў кафедральны сабор.

Кіраўнік дзяржавы павіншаваў усіх хрысціян, якія святкуюць Вялікдзень, з гэтым светлым днём. Ён таксама дадаў, што не толькі як Прэзідэнт, але і як проста грамадзянін прыйшоў падзякаваць Царкве, свшчэннаслужыцелям за тую намаганні, якія яны прыносяць у жыццё грамадства.

«Для таго, каб прадстаўнікі розных канфесій маглі спакойна вызначаць свой лёс, нам патрэбна свая зямля, свая дзяржава, — лічыць Прэзідэнт. — Нам трэба абараняць гэту зямлю, і не дай божа абараняць яе са зброяй у руках».

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што заўсёды будзе абараняць інтарэсы беларускага народа, Царквы, а таксама незалежнасць краіны. «Незалежнасць — самае дарагое і святое, што можа быць у чалавека. Давайце берагчы нашу зямлю, захоўваць і прымянаць яе багаці», — заклікаў кіраўнік дзяржавы.

Звяртаючыся да ўсіх прысутных у царкве, Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што сёння ўсе прыхаджане выглядаюць інакш, чым у папярэднія гады: «У вас у вачах свет надзеі. І нават не проста надзеі, а ўпэўненасці ў тым, што заўтра будзе яшчэ лепш». «Я перакананы, што так яно і будзе. Я буду рабіць усё, каб вам было лягчэй і лепш», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы лічыць сімвалічным, што каталікі, праваслаўны і пратэстанці Валікадні прыпалі на адзін дзень. «Мы цалкам можам жыць у дружбе і міры», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Асабліва кіраўнік дзяржавы адзначыў вялікі ўклад Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі ў дасягненне міжканфесійнага міру ў Беларусі.

Успамінаючы работу з Філарэтам на працягу паўтара дзясятка гадоў, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што за гэты час у іх ніколі не было супярэчнасцяў. «Уладка заўсёды быў карэктны, акуратны і асіярожны ў выказваннях і ўчынках. Вельмі хацелася б, каб Гасподзь пасылаў нам толькі такіх служыцеляў Царквы», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт яшчэ раз, на гэты раз ужо асабіста, павіншаваў Мітрапаліта Філарэта з юбілеем і падзякаваў яму за усё тое добрае, што ён зрабіў для беларускага народа. «Няхай Бог падарыць яму многія гады для служэння беларускаму народу», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Аляксандр Лукашэнка і Мітрапаліт Філарэт абмяняліся велікоднымі дарамі. Прэзідэнт перадаў велікоднае яйка, створанае ва ўнікальнай тэхніцы сожскай скані, распрацаванай беларускім майстрам Уладзімірам Цакуновым. Вышыня яйка каля 50 см. Унутры размешчана мініяцюнная скульптура прападобнай Ефрасімы Полацкай, па баках — два розныя медальёны з выявамі святога роўнаапостальскага Кірыла і праведнага Філарэта Міласцівага. Увечнае яйка розны купал, стылізаваны пад мітру.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ І РАСІІ РОДНІЦЬ АДНАСЦЬ ВЫСОКИМ МАРАЛЬНЫМ ІДЭАЛАМ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з адкрыццём Года культуры Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі ўдзельнікаў гэтага мерапрыемства.

У віншаванні адзначаецца: «Лёсы нашых народаў непарыўна пераплецены паміж сабой, звязаны аглунасцю гістарычных каранёў і духоўных традыцый, а руская мова ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляецца адной з дзяржаўных моў».

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што культуры Беларусі і Расіі родніць аднаасць высокім маральным ідэалам, нястомнае імкненне да ўмацавання гуманізму, праўды і добра, таму мы так лёгка разумеем адзін аднаго.

У гэты Год культуры расійскія глядчак змогуць азнаёміцца з лепшымі ўзорамі сучаснага беларускага мастацтва, атрымаць асалоду ад творчасці праслаўленай калектываў і выяваўцаў, маладых мастакоў, убацьчыць выставкі з фондаў нашых музеяў і кінафіліяў апошніх гадоў.

«Няхай гэта маштабная творчая акцыя стане падарункам усім расіянам да 65-й гадавіны Вялікай Перамогі і адкрые новыя гарызонты для пашырэння культурнага супрацоўніцтва брацкіх краін», — гаворыцца ў віншаванні.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ДЗЯРЖКАМВАЕНПРАМ БЕЛАРУСІ РАСПРАЦОЎВАЕ КАНЦЭПЦЫЮ ВАЕННА-ТЭХНІЧНАЙ ПАЛІТЫКІ ДА 2020 ГОДА

Забеспячэнне Узброеных Сілаў і іншых сілавых структур Беларусі сучаснымі ўзбраеннямі і ваеннай тэхнікі, а таксама інтэнсіфікацыя і ўзняцце на новы ўзровень ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва з іншымі дзяржавамі сталі асноўнымі тэмамі абмеркавання ўчора ў час рабочай сустрэчы кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі са старшынёй Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Сяргеем Гурулёвым.

Аляксандру Лукашэнку было даложа аб перспектывных напрамках работы ведамства, ходзе рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы ўзбраення на 2006—2015 гады.

Што датычыцца ўплыву сусветнага фінансаво-эканамічнага крызісу на абаронны сектар эканомікі Беларусі, то ён аказваў неперажывым, і задчы, якія ставілі перад сабой Міністэрства абароны і Дзяржкамваенпрам, у цэлым выкананы. «Па пэўных напрамках даялося ўіснасць, скарачэцца работу, але затым мы атрымалі магчымасць правярць з імперыяльным шляхам тое, як мы можам працаваць у гэтых складаных умовах», — сказаў Сяргей Гурулёў.

Цяпер Дзяржкамваенпрам Беларусі займаецца распрацоўкай Канцэпцыі ваенна-тэхнічнай палітыкі да 2020 года. Гэта звязана з першай чаргу з перапрацоўкай і ўдакладненнем Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі, якая павінна быць зацверджана ў сярэдзіне гэтага года. Канцэпцыя ваенна-тэхнічнай палітыкі, як плануецца, будзе прадстаўлена на зацвярджэнне восенню 2010 года.

Гаворачы аб развіцці ўзаемадзеяння з замежнымі дзяржавамі, Сяргей Гурулёў, у прыватнасці, згадаў дагавор паміж Беларуссю і Расіяй аб развіцці ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, падпісаны ў Маскве 10 снежня 2009 года. «З нашага боку ўжо ўсё працэдураная работа праведзена, мы будзем прадстаўляць гэты дагавор на ратыфікацыю. Тое ж самае робіць расійскія калегі. Гэта даць магчымасць спрашціць і больш упарадкаваць нашу работу», — адзначыў ён.

Развіваючы супрацоўніцтва з замежнымі партнёрамі, Беларусь робіць асноўны упор на надзейнасці, даўгачаснасці і якасці.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Стыхія

ПАВОДКАВЫЯ ВОДЫ ПАДТАПІЛІ Ў БЕЛАРУСІ 24 ДАМЫ І 48 ПАДВОРКАЎ

Паводкавыя воды за мінулыя суткі падтапілі ў Беларусі 24 жылля дамы і 48 падворкаў. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў МНС.

«За нядзелю паводкавымі водамі падтоплены 24 прыватныя жылля дамы і 48 падворкаў. У прыватнасці, адзін жылы дом — у Лепелі, 23 — у Верхнядзвінску і вёсцы Бароўка Верхнядзвінскага раёна. У гэтым жа раёне паводкавыя ўчастак дарогі», — растлумачылі ў МНС, дадаўшы, што паводкавая сітуацыя ў цэлым па краіне стабільная.

Усяго ў Беларусі застаюцца падтопленымі паводкавымі і талымі водамі больш як 1,2 тыс. падворкаў і 40 жылля дамоў (з іх 37 у Віцебскай вобласці) у 36 населеных пунктах.

Паводле даных МНС, падтапленія талымі водамі за мінулыя суткі не зафіксавана. Аднак рана сцярджаць, што небяспека такога падтаплення ўжо поўнаасцо мінула. Яшчэ ёсць снег на балотах, у лясках. Пры неспрыяльных умовах надвор'я (павышэнні тэмпературы, вялікіх дажджаў) за кошт тагожа снегу яшчэ можа павялічыцца аб'ём вады, адначылі ў МНС.



Фота Анатона КЛЕШЧУКА.

Сена ў Парыжы

Беларускім парызжанам падабаецца казаць, што назва з'явілася ад захвалення гэтым месцам самім імператарам Напалеонам, нібыта гэта ён узрушана ўсклікнуў: «О, маленькі Парыж!» З 2007 года населенаму пункту вернута яго слаўтае імя і ў 390 сённяшніх жыхароў у пашпартах і метрыках ёсць гэтая рэдкая назва-адзнака. А летас да высковай слаўтасці дадалася яшчэ і ганарова — атрагарадок.

У пастаўскім Парыжы няма ракі з назвай Сена, але

безыменную рачулку (па-мясцоваму Дубраўка), калі б захелі таго парызжане, можна было б і пераназваць. Затое сапраўднага сена тут яшчэ даволі багата. Бо на 27 рагуль — грамадскі малочны статак, трэба ўлетку на сенакосе добра паправаць. Ад парызжскай бібліятэкаркі Яніны Шарынскай даведаўся, што тутэйшыя вараныя сыры — парызжскі брэнд, які карыстаюцца назменным попытам, на кірмашах у Глыбокім і Паставах.

СТАР. 3

Гадуй сваё!

За дзесяць гадоў увогуле апусцелі хлявы на палове падворкаў...

У сельскай мясцовасці па пачатак года налічвалася 1090,2 тысячы хатніх гаспадарак. У землярыйскай насельніцтва знаходзіцца 11,6 працэнта сельскагаспадарчых угоддзяў. На тую ж дату на асабістых падворках грамадзян налічвалася 254,8 тысячы гадоў буйной рагатай жывёлы, у тым ліку 201,3 тысячы кароў, 922,6 тысячы свіней, 74,6 тысячы коней. Асабісты падсобны гаспадаркі грамадзян адбываюць істотную ролю ў вырашэнні пытання харчовай бяспекі краіны, канстатуюць у Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання.

У пацверджанне гэтых слоў міністэрства агучыла некаторыя лічбы. Так, па выніках працы за мінулы год насельніцтва вырабіла 5,3 працэнта збожжа, 88,2 працэнта бульбы, 80 працэнтаў гародніны, 90,7 працэнта пладу і ягад, 15,2 працэнта малака, 33,2 працэнта яек і рэалізавала ў жывой вазе 13,6 працэнта мяса жывёлы і птушкі ад аглульнага аб'ёму сельскагаспадарчай прадукцыі ў гаспадарках усіх катэгорыяў. У аглульным аб'ёме вырабленай на асабістых падворках грамадзян сельскагаспадарчай прадукцыі ўдзельная вага прадукцыі раслінаводства складала 79,5 працэнта, прадукцыі жывёлагадоўлі — 20,5 працэнта.

За мінулы год у параўнанні з 2008-ым колькасць асабістых падсобных гаспадарак грамадзян скарацілася на 17,6 тысячы (1,6 працэнта), пагадоў буйной рагатай жывёлы — на 23,8 тысячы гадоў (8,5 працэнта), у тым ліку кароў на 24,4 тысячы (10,8 працэнта), коней на 5,5 тысячы (6,9 працэнта).

Калі ў 2000 годзе доля хатніх гаспадарак, дзе на асабістых падворках увогуле не трымалі ніякай жывёлы, складала 33,1 працэнта, дык на пачатак 2010 года іх колькасць павялічылася да 56 працэнтаў. Доля гаспадарак, дзе не трымаюць кароў, за той жа час павялічылася з 57 працэнтаў да 84,6 працэнта, дзе няма коней — з 43,9 працэнта да 64,9 працэнта.

Абслугоўванне асабістых падсобных гаспадарак (аказанне тэхнічных і тэхналагічных паслуг па апрацоўцы зямельных участкаў, догляду за пасевамі, уборцы, транспарціроўцы прадукцыі і г.д.) у залежнасці ад відаў паслуг вядзецца арганізацыямі міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, прамысловасці, гандлю, а таксама Белкаапсаюза, індывідуальнымі прадпрыемствамі і іншымі арганізацыямі ў парадку і на ўмовах прадугледжаных заканадаўствам.

У той жа час вядуць сваю дзейнасць самастойна, без выкарыстання ўказаных вышэй паслуг, 30,8 працэнта асабістых падворкаў грамадзян.

СТАР. 2

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

ПОЛЬШЧЫ ПААБЯЦАЛІ НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ АД РАСІЙСКАГА ГАЗУ

Запасы нетрадыцыйных крыніц прыроднага газу ў Польшчы ацэньваюцца ў 1,36 трыльёна кубаметраў. Пра гэта сведчаць звесткі кампаніі Wood Mackenzie, якія прыводзіць The Times.



Калі звесткі Wood Mackenzie атрымаюць пацверджанне, то доказаныя запасы газу ў ЕС павялічацца на 47 працэнтаў, а Польшча, якая цяпер імпартавае больш за 70 працэнтаў паліва з Расіі, прыядзе на самазабеспячэнне. Цяпер Польшча спажывае каля 14 мільярд кубаметраў газу ў год, закупляючы вялікую частку паліва ў Расіі. Польшчкі ўлады падтрымліваюць распрацоўку нетрадыцыйных крыніц здабычы прыроднага газу, у тым ліку фіскальнымі мерамі, спадзяючыся зменшыць залежнасць краіны ад Расііскага газу.

Распрацоўку нетрадыцыйных крыніц здабычы прыроднага газу (метан з вугальных пластоў і сланцавы газ) усё часцей называюць альтэрнатывай здабычы паліва з газавых, газакандэнсатных, нафтагазавых радовішчаў.

НЕМЦЫ СТАЛІ РАДЗЕЙ БРАЦЬ ШЛЮБ

За апошнія 30 гадоў колькасць жыхароў ФРГ, гатовых узяць шлюб, скарацілася ўдвая. Такія

звесткі прыводзіць Deutsche Welle, спасылаючыся на падлікі Федэральнага інстытута дэмаграфічных даследаванняў.

Паводле звестак дэмографу, трэць маладых жанчын, якія пражываюць у Германіі, ніколі не выйдзюць за муж. Сярод мужчынскага насельніцтва гэты паказчык яшчэ вышэйшы — крыху меней за 40 працэнтаў. Зніжэнне жадання браць шлюб адбываецца на фоне росту колькасці разводаў. Замест традыцыйнага шлюбу усё большае колькасць немцаў аддаюць перавагу новым формам сумеснага жыцця — грамадзянскаму шлюбу і нават гасцеваму шлюбу, у якім члены сям'і не жывуць разам.

У ЗША ЛІКВІДУЮЦЬ СЛУЖБУ ПОШУККУ НАЦЫСТАЎ

У міністэрстве юстыцыі ЗША будзе закрыта Упраўленне адмысловых расследаванняў (OSI), якое займалася пошукам былых нацысцкіх злачынцаў. Пра гэта распавёў у інтэрв'ю нядзельнаму часопісу Parade кіраўнік OSI Элі Розенбаум. Раньне міністэрскага кіраўніцтва звязана з тым, што вайскоўцы і паматэрыя гітлераўскага рэжыму ў большасці сваёй ужо сканалі.

БРЫТАНСКІМ НАСТАЎНІКАМ НАГАДАЛІ АБ ПРАВЕ БІЦЬ ВУЧНЯЎ

Брытанскім настаўнікам дазволена «разумнае выкарыстанне сілы», каб спыняць бойкі і заклікаць да парадку асабліва непаслухмяных навучэнцаў.

Паводле слоў міністра школьнай адукацыі Вялікабрытаніі, права педагогаў выкарыстоўваць сілу ніхто не адмяняў. У хуткім часе міністэрства мае намер апублікаваць адпаведнае кіраўніцтва.

ПАЛЕССЕ ПАВІННА РАСКВІТНЕЦЬ

У трох раёнах Брэстчыны — Столінскім, Лунінецкім і Пінскім — з вялікім задавальненнем успрынялі зацвярджэнне Дзяржаўнай праграмы развіцця Прыпяцкага Палесся на 2010-2015 гады. Гэты ўнікальны куток Беларусі заслужыў асаблівае да сябе увагу і, нарэшце, дакаўкаўся яе.

— Наш край багаты працавітымі людзьмі, — кажаў у гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» старшыня Столінскага райвыканкама Аляксей ДЗЯМКО. — Але бедны на зямлі. Іх прыдатных для сельскай гаспадаркі, заўсёды не хапала. Таму найпершым і найважнейшым раздзелам праграмы мы лічым увядзенне ў зварот новых зямель і рэканструкцыю старых. Да 2015 года ў раёне прадугледжана асушыць 12,6 тысячы гектараў зямлі з балам урадлівасці ворыва не менш за 30. І яшчэ адна задчаца стаіць перад меліярацямі — рэканструкцыя старых земляў. Калі меліярацы ў нашых краях пачыналіся, — працягваў аповед Аляксей Аляксеевіч, — я быў малым хлопцам. Сённяшнім меліярацыйным канструкцыям па 40-45 гадоў, зямля стамілася, страціла былую урадлівасць. Таму ёй, карміцельцы, трэба дапамагчы. Паводле праграмы, мы павінны да ўказанага года рэканструяваць 14 тысяч гектараў таксама з балам урадлівасці не менш за 30.

Ну а далей — акцэнт на вытворчасць. Будзе добрая зямля, мусім прымяняць новыя прагрэсіўныя тэхналогіі земляробства і развіваць жывёлагадоўлю. Да 2015 года ў нас запланавана будаўніцтва 12 новых сучасных жывёлагадоўчых комплексаў. Шэсць з іх, дарэчы, ужо на стадыі праектавання. Новая мяса-малочная прадпрыемствы будуць працаваць, зразумела, па новых тэхналогіях і адпаведнасці з апошнім словам навукі. Усё акрэсленае дасць новы імпульс эканоміцы раёна, зарплата працаўнікоў вёскі павінна вырасіць у сувязі з гэтым у два з паловай разы. Паралельна, як і прадугледжана праграмай, будзе развівацца сацыяльная сфера. У нас ужо цяпер узводзяцца дзве новыя школы, дзіцячы садок.

Століншчына мае вялікі патэнцыял прыродных рэсурсаў, у тым ліку карысных выкапняў. Мы спадзяёмся, што будучы, нарэшце, запатрабаваныя нашы вільзныя запасы шклянога пяску. А гэта, як вы разумееце, новыя рабочыя месцы, новы стымул для эканомікі.

будзе створана прадпрыемства па перапрацоўцы плёнкі.

Яшчэ адзін кірунак патрэбнай і доўгачаснага праграмы — развіццё агракультурызму. Наш край унікальны і сваёй прыродай, і этнічнымі асаблівасцямі. Грэх было б гэта не выкарыстаць. Некалі аградзіваць мы маем, але гэтага мала. Зараз ствараецца шэраг адна недалёка ад вёскі Самігоўскай. Па сутнасці гэта турыстычная база. Паводле праграмы, будуць рэканструяваныя помнікі прыроды рэспубліканскага і мясцовага значэння «Манькавіцкі» і «Ніжнецэрабужоўскі». Распрацоўваюцца новыя экскурсійныя маршруты з улікам унікальных балотных запаведных мясцінаў. Нам ёсць што паказаць гасцям.

У Лунінецкім раёне новае развіццё атрымае найбуйнейшае ў Еўропе прадпрыемства па вытворчасці нярудных матэрыялаў «Граніце».

У найбліжэйшыя гады на «Граніце» будзе адкрыта новая, пятая, лінія, якая дасць магчымасць на 40 працэнтаў павялічыць вытворчасць шчэбню. Адпаведна аб'ёмам вытворчасці ўзрасць колькасць працоўных месцаў. У горадзе Мікашэвічы, які і з'явіўся дзякуючы прадпрыемству, будзе павялічана колькасць мясцінаў для будаўніцтва новай школы. А ўжо сёлетня павінен уступіць у строй жыццёва важны аб'ект — новая раённая бальніца, якая адпавядае ўсім патрабаванням сучаснай медыцыны. На Піншчыне запланавана абсталяванне паромнай пераправы праз Прыпяць.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



Фота Анатона КЛЕШЧУКА.

ISSN 1990 - 763X

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 6.04.2010г. (для бін разлікаў)		Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў Цэнтрабанк РБ	
1 долар США.....	2 970,00	1 чэшская کرونا.....	157,90
1 еўра.....	4 001,78	1 польскі злоты.....	1 043,99
1 латывійскі лат.....	5 648,00	1 расійскі рубель.....	101,68
1 літоўскі літ.....	1 159,68	1 украінская грывня.....	372,55

Апішча Удзельнік Гурӯхы

Пярменцкі дзе́ннік

ЧАТЫРЫ КОЛЫ 3 ПАДВОХАМ

Народныя абранні ратыфікавалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў рамках СНД у барьбэе з крадзяжамі аўта транспартных сродкаў і забеспячэнні іх вяртання.

У першы дзень пасля «канікулаў» дэпутаты ратыфікавалі цэлы блок міжнародных пагадненняў. Найбольш ажыўлена — мінствам пытанню — было сустрэта пагадненне аб супрацоўніцтве дзяржаў—удзельніц СНД у барьбэе з крадзяжамі аўта транспартных сродкаў і забеспячэнні іх вяртання. Паводле слоў **міністра ўнутраных спраў Беларусі Анатоля КУЛЯШОВА**, які прадстаўляў законпраект аб ратыфікацыі ў Авальнай зале, дакумент рэгламентуе сферы і формы супрацоўніцтва ў папярэджанні, спыненні, раскрыцці і расследаванні падобных злачынстваў, а таксама ў вышукі і забеспячэнні звароту аўтамабіляў.

Адно з палажэнняў дамоўленасці прадугледжвае: машыны, якія вяртаюцца такім чынам, не абкладваюцца мытнымі пошлінамі, падаткамі, акцызамі і іншымі плацяжамі, звязанымі з перамяшчэннем аўто цераз межы краін—удзельніц пагаднення (пры наяўнасці дакумента, які пацвярджае, што вяртанне здзейсніўца ў рамках пагаднення). Аднак пры пэўных акалічнасцях гэты момант можа быць скарыстаны ў мэтах ухвалення ад выплата мытных плацяжоў. Таму пагадненне ратыфікаванае з агаворкай: беларускі бок не лічыць сябе звязаным асобнымі палажэннямі дакумента ў выпадку звароту ў нашу краіну аўта транспартных сродкаў, якія раней былі увезеныя на мятнуу тэрыторыю Беларусі з парушэннем мытнага заканадаўства дзяржавы без выплаты мытных пошлін, падаткаў і збораў. Аналагічнай пазіцыі, дарчы, прытрымліваецца і суседняя Расяя.

У адпаведнасці з прыведзенай кіраўніком ведамства статыстыкай, летась у нашай краіне было выкрадзена і ўгнана каля дзвюх тысяч аўто. Аднак у цэлым беларускія праваахоўнікі могуць паваліцца высокай раскрывальнасцю такіх злачынстваў — 80% адсотку угодна не застаюцца беспакаранымі, як і амаль 60 адсоткаў крадзжоў (у парані з крадзёж аўтамабіляў — розніца ўорыдчына паняцці, адвадзедна і пакаранні за іх неаднолькавыя).

Нарядкі на іх неарымнасці, калі ні ў чым не вінаваты аўтаматар нічога не падарэа і набывае «железнага гатара» з «нячыйства» біаграфіі. Каб не патрапіць у такую сітуацыю, у гутарцы з журналістамі міністр праўды набывае аўтамабілі ў аўтасалонах. Ці іншы варыянт пакупі — пры дапамозе супрацоўніка ДАІ, «якія маюць магчымасць правесці па базях выкрадзенага і ўгнанага аўта транспарту, ці знаходзіцца аўтамабіль у вышукі».

Паводле слоў міністра, з ратыфікацыі пагаднення з'явіцца магчымасць цывільзавана вырашаць у судзе спрэчныя пытанні звароту аўто законнаму ўладальніку і пакрыцця шкоды заканапаслушнымым грамадзянам, якія ненаўмысна набілі аўтамабілі, што былі скардженым.

Народныя абранні ратыфікавалі таксама беларуска-ўкраінскае міжрадавае пагадненне аб базізвазых пездзках грамадзян. Яно дазваляе грамадзянам адной краіны знаходзіцца на тэрыторыі другой на працягу 30 дзён без рэгістрацыі. Адно з палажэнняў вызначае тэрмін знаходжання грамадзян на тэрыторыі іншай дзяржавы да 90 дзён на працягу паўгода, да 180 — на працягу года з даты першага ўезду. Украінскі бок ужо выканаў неабходныя ўнутрыдзяржаўныя працэдуры для ўвядзення пагаднення ў дзеянне.

ТРАЦІНА ДЛЯ ДЭМАРКАЦЫІ

Законпраект па ратыфікацыі дагавора паміж Беларуссю і Украінай аб дзяржаўнай мяжы падтрыманы дэпутатамі.

Пагадненне было заключана яшчэ ў 1997 годзе і тады ж ратыфікаванае ўкраінскім бокам. Беларусь жа дагэтуль устрымлівалася ад такой працэдуры ў сілу эканамічных і палітычных прычын... Нельга забывацца, што мяжа з Украінай складае прыблізна траціну ўсяй дзяржаўнай мяжы нашай краіны. А гэта надае самому дакументу ды і факту яго ратыфікацыі асаблівае значнасць. Адпаведнае рашэнне было прынятае Палатой прадстаўнічой падчас першага пасяджэння вясновай сесіі — у мінулыя пятніцу. І ўжо ёсць яваў украінскага знешнепалітычнага ведамства, у якой вітаецца ратыфікацыя дагавору ніжняй палатой беларускага парламента.

Дагавор вызначае паняцце дзяржаўнай мяжы на сушы, водах, непрах, паветранай прасторы паміж краінамі. Прадугледжваецца, што дэмаркацыя будзе ажыццяўляцца спецыяльна ўтворанай Сумеснай камісіяй. Рэжым дзяржаўнай мяжы паміж дзвюма краінамі, а таксама парадак карыстання зямельнымі ўчасткамі, якія размешчаныя за ліній дзяржаўнай граніцы, але знаходзяцца ў карыстанні суб'ектаў гаспадарання другой краіны, будуць вызначацца асобнымі дагаворамі.

Пасля ратыфікацыі пагаднення беларускім бокам пачнуцца дэмаркацыійныя работы. Паводле слоў **старшыні Дзяржапажэкамітэта Ігара РАЧКОЎСКАГА** (а выступаў ён у Авальнай зале, да гонару яго будзе сказана, па-беларуску), яны могуць доўжыцца да 10 гадоў. Разлічваецца, што да 2020 года спатрэбіцца пазатанняя выдаткі з рэспубліканскага бюджэту ў памеры прыкладна 51 млрд рублёў. Аздаваючы на пытанні народных абраннікаў, старшыня ведамства запэўніў, што праблема падзелу мяжой населеных пунктаў (калі жыхары аднаго населішча аказваюцца на тэрыторыі розных дзяржаў, адны — на беларускім, а другія — на украінскім), будзе вырашаная — шляхам правядзення дадатковых абмераў, абмену тэрыторыямі паміж краінамі...

Зоя ВАРАНЦОВА.

Для прадрпрыемстваў «адчынiўся» расійскi рынак

З 3 сакавіка Рассельгаснагляд адмяніў абмежаванні на пастаўку прадукцыі ААТ «Гомельскі мiсакамбiнат» у Расійскую Федэрацыю.

Такое рашэнне стала магчымым дзякуючы праведзнай працы па папярэджанні пападання антыбiётыкаў у прадукцыю жыўвельнага паходжання гэтага прадпрыемства, прынятых мерах па ўзмацненні кантролю за ёй, а таксама гарантыі ветэрынарнай службы Беларусі па забеспячэнні паставак у Расію жыўвельнагадучай прадукцыі, што будзе адпавядаць ветэрынарна-санітарным патрабаванням і нормам Расійскай Федэрацыі.

Таксама з 5 сакавіка, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання, адмяняюцца абмежаванні на пастаўку суседзям і прадукцыі ПУП «Мазырскія малочныя прадукты».

Сяргей РАСОЛЬКА.

АЗІЯЦКІ ВЕКТАР НАБІРАЕ МОЦ

Нашу краіну наведзе прэзідэнт В'етнама. Пра гэта паведаміў намеснік начальніка ўпраўлення Азіі і Афрыкі, начальнік аддзела Азіі Міністэрства замежных спраў Вадзім Сянота. Паводле слоў дыпламата, візіт адбудзецца прыкладна ў сярэдзіне мая.

Гэта інфармацыя прагучала ў час «круглага стала», які днямі праішоў пад дахам Дома дружбы ў Мінску. Ініцыятарамі сустрэчы выступілі ў вэтнамскае пасольства і таварыства дружбы «Беларусь—В'етнам». Пасол В'етнама ў Беларусі Данг Хуы Чан, у прыватнасці, адзначыў, што нягледзячы на ​​відэачыныя дасягненні ва Узалежным гандлі, яго аб'ёмы пакуль не адпавядаюць патэнцыялу абедзвюх дзяржаў. Таму, як выказаўся пасол ва ўступным слове, ім ў асаблівай увагай будучы выслушаны «канкрэтныя выступленні ад арганізацыі і прадпрыемстваў — перадавых байцоў на гандлёва-эканамічным фронце адносна пераходкі і

ІНТЭРНЭТ-КРАМЫ БУДУЦЬ РЭГІСТРАВАЦЦА НА ПРАЦЯГУ ДНЯ?

Маркуецца, што рэгістрацыя такіх крамаў будзе адбывацца на працягу аднаго дня з моманту падачы суб'ектам прадрпрыемльчійкай дзейнасці адпаведнай заявы, а таксама тое, што звесткі пра зарэгістраваную інтэрнэт-крану будучы унесены ў Гандлёвы рээстр, звесткі з якога размешчаны на сайце Міністэрства гандлю.

Нагадаем, што інтэрнэт-крама — сайт, які ўтрымлівае інфармацыю пра тавары, прадукцыю, дазваляе рабіць выбар, заказ і (ці) набыццё тавару. Гандаль праз інтэрнэт-крамы з'яўляецца рэзнічным гандлем па ўзорач і рэгулюецца Правіламі ажыццяўлення рознічнага гандлю па Узрошч, зацверджаных 15 студзеня 2009 года № 31.

Паводле статыстыкі Мінгандлю, за апошнія два гады колькасць зарэгістраваных у краіне інтэрнэт-крамаў павялічылася больш чым у пяць разоў. Скажам, на пачатку 2008 года ў Мінску лічылася каля 500 такіх зарэгістраваных крамаў, а на пачатку 2009 года — ужо 1,6 тыс.чала. На пачатку гэтага года лічба складала 2,7 тысячы інтэрнэт-крамаў. Як правіла, праз іх прадаюцца кнігі, дыскі, камп'ютарная тэхніка, сотавыя тэлефоны, пральныя машыны, тэлевізары, запалніцы часткі да аўтамабіляў і іншае.

У свой час «Звязда» даволі падрабязна пісала як пра перавагі, так і недахопы такой формы гандлю для спажыбца. Коротка нагадаем, што да першых можна смела

«БЕЛСОЛАДУ» БУДЗЕ ВЫДЗЕЛЕНА БЮДЖЭТНАЯ ПАЗЫКА НА ЗВАРОТНАЙ АСНОВЕ Ў ПАМЕРЫ ВР45,5 МЛРД

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 5 красавіка заслухаў даклад аб рэалізацыі праграмы развіцця пiвавараўнай галiны. У мепарпрыемстве прыялі ўдзел віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, памочнік Прэзідэнта Сяргей Ткачоў і старшыня канцэрна «Белдзяржхарчпрам» Іван Данчанка.

У гэтым годзе практычна завяршаецца ажыццяўленне гэтай праграмы, у выніку чаго вытворчыя магутнасці пiвавараўных заводаў значна ўзрастуць і дадуць магчымасць ужо ў бліжэйшыя 2-3 гады задаволіць патрэбнасці насельніцтва ў якасным беларускім пiве. Штогадовая вытворчасць гэтага напітку складзе каля 65 млн дал.

У пiвавараўную галiну ўжо ўкладзены значныя срэды. Гэта дзяржаўная падтрымка і немалыя фiнансавыя рэсурсы прыватных iнвестараў.

Размова ішла аб павышэнні канкурэнтаздольнасці беларуска-

Рэха публікацыі

Аўтобус пойдзе

«А я нас у двары», у якім паведамлялася пра праблему недапоў грамадскага пасажырага транспарту (ана турбуе жыхароў вуліцы Герцава, што недалёка ад плошчы Перамоі ў Віцебску), старшыні Віцебскага гарвыканкама дадзена даручэнне ў бліжэйшы час адкрыць рэгулярны аўтобусны маршрут.

Адпаведны афіцыйны ліст з Адміністрацыі Пяршмайскага раёна Віцебска ўжо накіраваны ў віцебскі карпункт «Звязда». Нагадаю, што па вуліцы на момант публікацыі хадзілі толькі трамвай трох маршрутаў і адно маршрутнае таксі. У многія раёны горада, дзе знаходзіцца папулярныя гандлёвыя цэнтры і гэтак далей, дабрацца можна толькі з перасадкамі. «Праведзена камісійнае абследаванне дарожных умоў і вызначаны месцы для арганізацыі аўтобусных прыпынчальных пунктаў», паведамляецца ў лісце з адміністрацыі. Пакуль што, як паведамілі аўтару артыкула жыхары названай вуліцы, аўтобус не ходзіць.

Праблема каруселі і пясочніц ў двары дома № 24, корпус 2 па вуліцы Герцава ў Віцебску, канструктыўныя элементы якіх несбесценныя для здароўя дзяцей, на влікі жаль, так і не вырашлася. Прадстаўніці ўлады канстатуюць, што пытанні забеспячэння бяспечнай эксплуатацыі дзіцячага абсталявання — гэта абавязак старшын таварыства ўласнікаў дома, у двары якога стаіць карусель і пясочніца. Жыхары, які адзначыла жанчына, якая звярнулася па дапамогу ў карпункт, паставілі на скардзе, як кажучы, пытанне рубам. Ды ўсё скончылася канстатацыяй таго, што першапачаткова так было зроблена: тая ж пясочніца з бетонным «перыметрам». Маўляў, таму і які прэтэнзія цяпер. На жаль, не дапамог зварот карэспандэнту ў праектуру раёна па раблемнай тэме. Так і будзе на дзіцячых пляцоўках небяспечна, пакуль, не дай Божа, нешта не здарыцца?

Аляксандр ПУКШАНКІ.

ЗАЯЎКА НА ЎДЗЕЛ У VI НАЦЫЯНАЛЬНЫМ КОНКУРСЕ ДРУКАВАНых СМІ «ЗАЛАТАЯ ЛІТАРА» ПРЫМАЮЦА ДА 15 КРАСАВІКА

Аб гэтым паведамілі БЕЛТА ў Міністэрстве інфармацыі.

У гэтым годзе значнасця парадак правядзення Нацыянальнага конкурсу друкаваных сродкаў масавай інфармацыі, што абумоўлена неабходнасцю карэкціроўкі правілаў правядзення конкурсу ў адпаведнасці з актуальнымі задачкамі дзяржаўнай інфармацыійнай палітыкі, а таксама неабходнасцю прывядзення тэрміналоў, што выкарыстоўваецца па тэксту, ў адпаведнасць з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб сродках масавай інфармацыі».

Творчае слаборніцтва пройдзе па 22 намінацыях. У намінацыях «Лепшыя матэрыялы грамадска-палітычнай тэматыкі», «Лепшыя матэрыялы эканамічнай тэматыкі», «Лепшыя матэрыялы сацыяльнай тэматыкі», «Лепшыя матэрыялы па тэматыцы спорту і здаровага ладу жыцця», «Лепшыя матэрыялы культурнай і гісторыка-краязнаўчай тэматыкі», «Лепшыя матэрыялы па тэматыцы спорту і здаровага ладу жыцця», «Лепшыя матэрыялы культурнай і гісторыка-краязнаўчай тэматыкі», «Лепшыя матэрыялы на-

цэжасці»». Гэты заклік быў пачуты. У час работы «круглага стала» прагучала шмат крытыкі на бюракратычныя бар'еры, ілутчыны пераломы, якія тармазяць узаемавыгаднае супрацоўніцтва. Сярод палітычных стимулаў, якія аказалі значны ўплыў на развіццё гандлёва-эканамічных стасункаў, пасол адзначыў афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэні ў красавіку 2008 года ў В'етнам. Тады былі дасягнуты многія важныя дамоўленасці. У сваю чаргу афіцыйны візіт у Мінск Старшыні Нацыянальнага Сходу В'етнама Нгуен Ву Чонг у красавіку 2009 года і візіт віцэ-прэм'ера В'етнама Хоанг Чунг Хай у кастрычніку мінулага года таксама садзейнічалі паглыбленню адносін» у сферы эканамічнай і гандлю. Цяпер воль Беларусь наведзе прэзідэнт В'етнама.

Леанід ТУГАРЫН.

аднесці больш нізкую цану тавару з інтэрнэт-крамы (у яго, напрыклад, няма выдаткаў па арэндзе гандлёвай залы), дастаўка заказу пакуніку, эканомія часу саміх спажыбцоў (не трэба бегаць у пошукх патрэбнага ў горадзе, ды цыны можна параўнаць на той ці іншы тавар адразу ў некалькіх прадаўцоў). Недахопы інтэрнэт-гандлю: спажывец не можа «памацаць» тавар, да таго ж, які нярэдка бывае, прадстаўлены на сайце тавар у прадаўца больш фактычна адсутнічае.

У той жа час, здаўваючы ў Міністэрстве гандлю, цяпер дзейнасць інтэрнэт-крамаў урэгуляваецца ў дастатковай ступені, што дазваляе арганізоўваць улік і кантроль за дзейнасцю інтэрнэт-крамаў. Так, юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрыемльчійкі пры ажыццяўленні рознічнага гандлю праз інтэрнэт-крамы абавязаныя называць яго няменае ім» ў ліцэнзіі. Не выключана гэтага патрабавання адносіцца да грубых парушэнняў заканадаўства аб ліцэнзаванні і цягне за сабой ануляванне ліцэнзіі.

У адпаведнасці з заканадаўствам, праз інтэрнэт-крамы забаронены продаж алкагольных напояў, ільві і слабаалкагольных напояў, тугнёвых вырабаў, вырабаў з каштоўных металаў і каштоўных камянеў, пратэктных вырабаў, лекавых сродкаў, біялагічна актыўных дабавак да ежы, якія павінны рэалізоўвацца толькі праз аптэкі, а таксама ветэрынарных сродкаў, зброі і патронаў да яе.

Сяргей РАСОЛЬКА.

га пiва. Менавіта з гэтай мэтай былі мадэрнізаваны пiвавараўныя заводы, iдзе актыўнае тэхнічнае пераўзбраенне ААТ «Белсалад» у Іванаўскаскім раёне, дзе выпускаецца светлыя ячны пiвавараўны солад.

Гэта работа запатрабуе ў агульнай колькасці больш за 60,9 млрд, з якіх каля Вр24 млрд будзе выкарыстана на будаўніча-мантажныя работы, астатнія — на самае сучаснае ў галiне абсталяванне. Паводле слоў Івана Бамбізы, ужо да канца мая будзе запушчаны трэці этап гэтага праекта, што будзе азначаць поўнае тэхнічнае пераўзбраенне прадпрыемства.

Як далажыў Прэзідэнту, у адпаведнасці з праграмай мадэрнізацыі вытворчыя магутнасці «Белсалада» павінны павялічыцца ўдваа. У прыватнасці, замесць 65 тыс. тон тут плануецца выпускаць 130 тыс. тон соладу. 55 працэнтаў ад гэтага аб'ёму прадукцыі пойдзе на экспарт. А гэта не менш як \$15-20 млн валютнай выручкі ў год.

Пасля пiсьма

СКАЗАЙШЫ «А»...

Уважліва прачытаю матэрыялы на тэму новага варыянт Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, які забараняе распiванне пiва ў грамадскіх месцах (і дазваляе ў спецыяльна абсталяваных)...
Думаю, што гэты дакумент, калі, безумоўна, ён будзе выконвацца, паспрые палiпшэнню грамадскага парадку на нашых вуліцах, у парках, у дварах. Але ж для гэтага, лiсьцэ ў рэдакцыю «Звязды» спадар СЫРАМАЛОТ з Мінска, трэба высветліць адзін вельмі iстотны момант: што разумець пад спецыяльна абсталяванымі месцамі? Гэтае пытанне, упэўнены, цікавіць многіх нашых грамадзян. Асабліва тых, каму даводзіцца жыць у суседстве з крамамі, што гандлююць пiвам.

Летась, напрыклад (працягвай далей чытач) мне «пашчасціла» весці доўгія перамовы з адміністрацыйнай крамай № 24, размешчанай у нашым доме № 45 па вуліцы Казіца, звартацца ў адміністрацыю свайго Кастрычніцкага раёна, бо лiсьцэ па продажы пiва на разліў (які належаць гэтай краме) знаходзіцца за 15 метраў (!) ад увахода ў жылы дом. Не трэба, вiдаць, тлумачыць, наколькі непажаданае гэта суседства?!. Аднак усё мае перамовы плён» не далі: пункт па продажы пiва працаваў аж да надыходу восені. І паўз яго кожны дзень праходзілі дзеці — у школу, са школы...

Хутка гэтыя паходы, вiдаць, пачнуцца зноў: да надыходу цiплага надвор'я часу засталася няшмат, продаж пiва на разліў, як паказвае мой досвед, хутчэй за ўсё, будзе ўзброўлены, нягледзячы на тое, што падобны гандаль па сутнасці правакуе людзей на парушэнне прынятага эканамічнага ўзрэдкаў масавай інфармацыі ўжо на шмат неадавольнены галасы адказных асобаў, звязаных з вытворчасцю і гандлем гэтага напітку. Я іх разумею: нехта хоча і разлічвае атрымаць ад яго немалыя прыбыткі. Хай, але ж не шакоду iнтэрасам людзей?!

Спаўраўдні: усё павiнна быць у цывiльізаваных рамках, і прыняты закон вiсьць крок да іх, хоць, як мне падаецца, не зусім упэўнены, не да канца прадуманы. Таму вельмі трэба, каб цяпер на старонках газет быў падрабязна «распiсаны»

Вельмі важна, што ў выніку ўкаранення новых тэхналоўгі і сучаснага абсталявання павялічваецца эканамічная эфектыўнасць вытворчасці, зніжаецца сабекошт прадукцыі, з'яўшаецца пытанне канкурэнтаздольнасці ў плане цэнавага фактара. У прыватнасці, пры вытворчасці расход вады змяншаецца ў два разы, электраэнергіі — у паўтара раза, што ў выніку адбываецца на зніжэнні сабекошту і павышэнні канкурэнтаздольнасці прадукту.

Каб паспяхова завяршыць рэалізацыю гэтага праекта па мадэрнізацыі і вырашціць фiнансавана-эканамічныя пытанні, «Белсалад» патрабуедацца яшчэ каля Вр45,5 млрд. Гэта сума складае прыкладна палову ад ужо ўкладзеных у тэхнічнае пераўзбраенне сродкаў.

На разгляд кіраўнічка дзяржавы была вынесена прапанова аб прадастаўленні бюджэтнай пазыкі «Белсаладу» на зваротнай аснове.

гэты тэрмін «месяцы, спецыяльна абсталяваныя для ўжывання пiва», бо можа атрымацца, што гандлёвыя арганізацыі яго разумеюць зусім не так, як астатне насельніцтва.

Не стоўкі з разлікам на такі каментар, колькі з надзеяй на высветленне «iстотныя пытанні» (шталтуя, як даўно адкрыты кiёск па гандлі пiвам непадалёк ад жылога дома № 45 па вуліцы Казіца, наколькі гэта апраўдана (тым больш пры скаргх грамадзян...) рэдакцыя накіравала ліст спадара Сырамалоту ў адміністрацыю Кастрычніцкага раёна г. Мінска.

Як паведамілі адтуль, згодна з дзейным заканадаўствам, пiвам нельга гандляваць у месцах, пералічаных у пастанове Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 6 сакавіка 2006 г. № 317 «Аб асобных пытаннях рэгулявання рознічнага гандлю пiвам і слабаалкагольных напоямі і аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь па пытаннях ажыццяўлення рознічнага гандлю». Гэта значыць, у навучальных установах, арганізацыях аховы здароўя, дзіцячых тэатральных-вiдэаішчынных і выхаваўчых установах, у будынках вытворчых арганізацыі і на аб'ектах будаўніцтва, у дзятчынных сталяючых і дзіцячых кавер'янах і інш.)

Цяпер, паводле вуснай інфармацыі Міністэрства гандлю Рэспублікі Беларусь, распрацоўваецца пералік аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання, у якіх можа ўжывацца пiва.

Адукуль — да «надыходу цiплага надвор'я» (а значыць і адкрыцця альбо не адкрыцця «спрачнага» гандлёвага пункта), чаго так апасаецца, прынамсі, аўтар лiста ў рэдакцыю спадар Сырамалот, час яшчэ застаецца. Будзем спадзявацца, што яго хопіць на падрыхтоўку чанкана пераліку. Які, безумоўна ж, будзе і друкавацца. І абмяркоўвацца і, хоцца першы, выконвацца. Бо, як кажуць людзі разумныя, страшная не толькі залежнасць ад алкаголю, які, па сведчаннях спецыялістаў, часта пачынаецца менавіта з пiва, але і залежнасць ад алкаголікаў, ад якой пакутуе бэлзiч людзей — не ў самі, дык па месцы працы, жыхарства, адпачынку і г.д.

— Дня друку.

Да ўдзелу запрашаюцца друкаваныя срэды масавай інфармацыі, інфармацыійныя агенцтвы, зарэгістраваныя ў Беларусі, распаўсюджвальнікі друку, а таксама некаторыя асобы (па прадстаўленні друкаванага СМІ або інфармацыійнага агенцтва).

Асноўная мэта Нацыянальнага конкурсу друкаваных сродкаў масавай інфармацыі «Залатая Літара» — усмернае садзейнічэнне развіццю друкаваных сродкаў масавай інфармацыі Беларусі, актуалізацыя важных тэматычных на прамакў дзейнасці друкаваных СМІ па рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыійнай палітыкі, павышэнне прафесійнага і ідэйна-змястоўнага ўзроўню друкаваных СМІ, стымуляванне творчай дзейнасці журналістаў і іншых творчых работнікаў, занятых у працэсе вытворчасці СМІ. Заснавальнікам конкурсу выступае Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

аб выдчы пазыкі. Ён таксама нашоў любую сітуацыю з аказаннем бюджэтнай падтрымкі суб'ектам гаспадарання ў вядомым сэнсе «надавычнайнай», у святле прынятага рашэння выключыць такую практыку з 1 студзеня гэтага года.

Пры прыняцці канчатковага рашэння было ўлічана, што ў развіццё прадпрыемства ўжо ўкладзены вялікія інвестыцыі. У мінулым годзе «Белсалад» не карыстаўся бюджэтнай падтрымкай, а раскоўваў атрыманы ў 2008 годзе прыбытак і крэдытныя банкаўскія рэсурсы. Да таго ж праект, што ажыццяўляецца на прадпрыемстве, выгадны для краіны, садзейнічае нарошчаванню беларускага экспарту.

Кіраўнік дзяржавы, заслухаўшы даклад, адорбыў выдзеленне «Белсаладу» бюджэтнай пазыкі на зваротнай аснове ў памеры Вр45,5 млрд.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

За дзесяць гадоў апусцелі хлявы...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Асноўныя віды паслуг грамадзян, што вядуць асабіста ў падсобную гаспадарку, аказваліся сельскагаспадарчымі арганізацыямі (60,1 працэнта ад агульнай колькасці асабістых падсобных гаспадарак), 4,4 працэнта асабістых падворкаў карысталіся паслугамі індывідуальных прадпрыемльчійкаў і толькі 3,4 працэнта — паслугамі камунальна-бытавых структураў. Па інфармацыі абылванкамаў, у 2009 годзе насельніцтва аказана такіх паслуг на суму 90,4 мільярда рублёў.

Для ўзмацнення матэрыяльнай зацiкнёнасці грамадзян у рэалізацыі асобных відаў прадукцыі раслінаводства і жывёлагадоўлі летася да закупачных цэнаў на сельскагаспадарчую прадукцыю, што закупляецца ў грамадзян, якія вядуць а

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Як і належыць, у Парыжы ёсць свая Эйфелева вежа. Собора Нотр-Дам да Пары няма, але невялікая каталіцкая гаспадарка «Бівенчы», якія з'яўляюцца сталымі падпісчыкамі — болей за 30 гадоў! Мары і Віктар (на фотаздымку) асабіста падабаюцца парадзі агароднікам, бо любяць яны праца на зямлі і кветкі, без якіх цяжка ўявіць маленькі сучасны Парыж.

А вось факт, таксама варты ўвагі: у Пары-жы даўным даўно засвяцілася наша «Звязда», калі вёска называлася яшчэ Навадурчэкам. А ўсё дзякуючы сямі Васілеўскіх, якія з'яўляюцца сталымі падпісчыкамі — болей за 30 гадоў! Мары і Віктар (на фотаздымку) асабіста падабаюцца парадзі агароднікам, бо любяць яны праца на зямлі і кветкі, без якіх цяжка ўявіць маленькі сучасны Парыж.



КАМУ ПАТРЭБНЫЯ СТАРЫЯ МУРЫ?

Спрэчка з-за каменных сценаў
За вёскай Рудаўка Слонімскага раёна захавалася некалькі пабудов ад былой сядзібы пана Міхайлоўскага. Гэтыя пабудовы цяпер знаходзяцца на тэрыторыі фермерскай гаспадаркі «Бівенчы», якая належыць фермеру Генрыху Засімовічу. Па словах Генрыха Адольфавіча, яшчэ ў 2004 годзе яму ў спадчыну было перададзена 43 гектары зямлі. На гэтай зямлі і знаходзяцца стараыя каменныя і цятліныя пабудовы. Побач працякае Зяльвянка, а за два кіламетры ад зямлі Засімовіча знаходзіцца Зяльвенскае вадасховішча.



На мінулым тыдні ўзнікла спрэчка паміж фермерам Генрыхам Засімовічам і начальнікам Слонімскага ДРБУ-191 Іванам Кулаком. Карэспанданту спадар Засімовіч сказаў: «На 1,6 гектара маёй зямлі знаходзіцца некалькі старых стогодowych пабудов. Дзве з іх вельмі стараыя, яны пераабсталяваны пад будыны аграгаспадаркі і пад іншыя патрэбы. Ад адной са старых пабудов засталася толькі каменная сцена. Вось гэтыя муры хоча забраць начальнік Слонімскага ДРБУ-191 Іван Кулак і перавярнуць іх у шчэбен. Я па гэтай праблеме хадзіў нават да старшыні Слонімскага райвыканкама Іосіфа Паўлюкевіча, які мяне таксама не падаваў. Ён сказаў, што мне выдзелены ў спадчыну толькі зямельны ўчастак, а пабудовы — не. Хоць на палях за вёскай Рудаўка ляжыць столькі каменя, што хопіць яго перапрацаваць на сто гадоў. Ва ўпраўленні сельскай гаспадаркі Слонімскага райвыканкама мне парайлі напісаць заяву ў райвыканкам з просьбай не дэмантаваць стараыя муры на маёй зямлі, што я і зрабіў».

Начальнік Слонімскага ДРБУ-191 Іван Кулак журналісту патлумачыў, што ён добра ведае гэтыя мясціны, бо родам з Рудаўкі. «Тыя камяні, якія валяюцца каля старых стараых фермаў, прадпрыемствам не падыходзяць з-за вялікіх памераў. А што датычыцца стараых мураў, дык яны памерамі адпавядаюць драбленню. Але мы на ўсе пабудовы не прэтэндуем, а толькі на тыя, ад якіх засталася толькі каменная разбураная сцена. Іх пакаджаў у такім стане небяспечна, ды і аднавіць іх фермер не зможа, бо на гэтыя патрэбы велькі грошы. Узвезен за драбленне каменю я прапаноўваў Засімовічу пракласці гравіюную дарогу па тэрыторыі фермерскай гаспадаркі, ёсць і іншыя прапановы», — сказаў Іван Анатольевіч.

«Фермер прасіў прадаць — не далі...»

На мінулым тыдні мы наведалі фермерскую гаспадарку «Бівенчы», пабывалі ў тым мясцінах, дзе яшчэ засталіся сцены не толькі стараых мураў, але і пабудов, якія сёння можна адрамантаваць, дабудаваць і пераабсталяваць пад нешта вартае. Ад вёскі Сялячын да былога маёнтка Міхайлоўскіх кіламетраў дзясць. Калі мы туды дабраліся, то ўбачылі ў вёсцы Кратокта двухпавярховы будынак славаўтай бібліятэкі імя Янкі Купалы. Бібліятэкі там ужо няма, яе пазалетась ліквідавалі. 80 гадоў праіснавала гэтая ўстаноўва культуры, якой упершыню ў Беларусі было нададзена імя песьняра беларускага народа. Па словах Генрыха Засімовіча, сам будынак купілі прыватныя вернікі, а што там будзе — невядома.

На палетках за вёскамі Кратокта, Рудаўка, Вецявічы сапраўды ляжыць шмат цэментных закінутых сценаў ад былых калгасных кароўнікаў і цятлінікаў, горы каменя і цэментных глыбаў валяюцца ад фундаментаў, шмат камяню — на калгасных палетках. Сам маёнтак Міхайлоўскіх, па словах спадара Засімовіча, быў даволі вялікім, Міхайлоўскія актыўна займаліся выпускам сыроў. У гады Другой сусветнай вайны маёнтак падпалілі партызаны. Але ўсё ён згарэў не паспеў. А Міхайлоўскія з'ехалі кудысьці на Запад. Потым калгас пабудовы адрамантаваў, у адной з іх нават знаходзіўся інтэрнат для студэнтаў, якія прызджалі ўвосьнь капаць бульбу. Потым там быў склад, хлелі і г. д.

У Рудаўцы мы ўбачылі руіны былога сельскага клуба. «Прасіў гэты клуб прадаць ці перадаць адзін мясцоў фермер, не далі. Бачыце, што ад яго засталася», — уздыхнуў Генрых Засімовіч.

Скарбы Міхайлоўскіх

Каля былой сядзібы Міхайлоўскіх мы ўбачылі дзясяткі выкапаных ямаў. «Што гэта Вы тут шукалі, Генрых Адольфавіч? — запыталіся мы ў фермера. «Справа ў тым, што некалькі разоў у месяц Міхайлоўскія арганізавалі каля свайго фальварка кірмашы, куды прызджалі пакупнікі і гандлярныя з навакольных гарадоў, вёсак і мястэчак. Туды нават была пракладзеная вузкаякалейка. У аднаго з жыхароў Рудаўкі захаваўся кавалак рэкі, на якой напісаны год 1812. Падчас кірмашоў, калі ішоў гандаль, губляліся манеткі, пярсцёнкі і іншыя скарбы. Вось цяпер на маёй ужо зямлі любяць папрацаваць «чорныя капальнікі». Капальнікі ўзброены самымі сучаснымі прыборамі для пошуку металу, спрабуюць знайсці залатыя і срэбныя скарбы. Нават я знайшоў некалькі срэбных манет», — зацікавіў нас Генрых Засімовіч, даючы з кішні гэтыя манеткі...

У той дзень мы доўга блукалі між стараых мураў Міхайлоўскіх, якія б маглі раскажаць нам шмат добрых і нядобрых гісторыяў. І, глядзячы на іх, напалі на разбураныя часамі і людзьмі, падумалі, што найцярпелі гэтым мурам цяпер, у пачатку XXI стагоддзя. І ці здзіўніць фермер Генрых Засімовіч задуманае, цяжка сказаць.

А калі мы развіталіся, падумалася таксама: на што спадзяюцца гэтыя муры са сваім новым маладым гаспадаром? І хто ім дапаможа?..

Сяргей Чыгрын.
Фота аўтара.

Больш надавала ўвагі наведзенню там парадку.

— А ці часта вы супрацоўнікі бачыце ў раёне возера, бо там даўно бачыць астанкі жывёл, а гэта поўная антисанітарія?

— Ну як часта, выязджаем разам з эколагамі і бываем не толькі там, але ва ўсіх праблемных месцах горада. Я сёння ж пастаўлю пытанне аб узнятай вамі праблеме. Дзякую.

Да паказальнага санаторыя «Магістральны» ад возера пляч хвілін хадзіў. І вось людзі, якія прыхалялі сюды з усёго свету, бачыць гэтую памойніцу. Хадзіць да возера ім не забаронена.

І калі ў цэнтры горада светлае свята Хрыстова такім і ўспрымаецца, то ў раёне возера (а гэта тыя ж Баранавічы) такога адчування няма.

На пленэры ў Германіі адзін наш мастак на ўскрайку гарадка пісаў пейзаж. Пэндзаль выціраў паперай і кідаў тыя шматкі сабе пад ногі, а лёгкі ветрык паперкі гнаў па асфальце і траве. Дзве дзяўчынкі, якія каталіся на роліках, спыніліся, пагаварылі між сабой ды паехалі, а вярнуліся назад з вядзерцам і пачалі збіраць паперкі. Мастака, як ён раскаваў, гэта моцна ўразіла.

Малыя дзеці, якія прыходзяць з бацькамі на Жлобінскае возера і наўкол бачаць кінутыя бутэлькі, пакеты, газеты, не лічаць, што гэта кепска. Ды і бацька можа выпіць піва, а пляшкы кінуць у возера, інакш адкуль у вадзе плавае столькі пустых бутэлек?

Але ж нехта павінен навесці на Жлобінскі парадок. Я не кажу пра планы-мары, калі возера будзе ў гранітных берагах ці наўкол яго пракладуць дарожкі з тратуарнай пліткі — залатаць бы вуліцы бліжэй да цэнтру. Тым не меней установа нейкія кантэйнеры для смецця можна. А чаму экалагічнай службе не рабіць рэгулярныя рэйды на возеры? Вось аштрафавалі б адную другую кампанію, якая наладзіла гулянку на беразе, то людзі былі б больш асцярожнымі.

А калі гэтага няма, то трэба, каб у возера быў сапраўдны гаспадар,

Уладальнікі Мірскага замка прыехалі ў мастацкі музей!

А разам з імі — некалькі шляхетных пані і адзін крылаты гусар

СПЯШАЙЦЕСЯ — выстава «Мастакі — Мірскаму замку. Працяг традыцый» працягнуцца толькі да 13 красавіка. Пасля гэтага ўсе прадэманстраваныя творы мастацтва абудуць у кірунку Мірскага замка — каб аздабіць залы адноўленага палаца Іллінічаў, Радзівілаў і Святаполк-Мірскіх.

Уласна, для гэтай мэты на замку Нацыянальнага мастацкага музея артэфакты і былі вырабленыя (замак з'яўляецца філіялам музея).

Выстава шматсэнсоўная. З аднаго боку, выраб копіяў (рэплік) старадаўніх рэчаў — крок вымушаны, бо ніводнага інтэр'ера замка не захавалася. Калі пачыналася аднаўленне, у замку не было нават перакрываўляю. Безумоўна, археалагічныя даследы далі шмат каштоўнага. Гэтага, магчыма, дастаткова для замакавага музея — і ўжо недастаткова для напуўнення замка.

Іншы аспект выставы — паказ, што сённяшняе беларускае майстэрства здольна ствараць рэчы не горшыя, чым майстэрства Радзівілаўскіх мануфактур. Рэчы, вартыя замкаў і палацаў!

Зразумела, ёсць і іншы шлях напуўнення замка старадаўнясцю — набыць адпаведныя рэчы на еўрапейскіх аукцыёнах. Але, як адзначаў на адкрыцці выставы пісьменнік Анатоль Бутвіч, «аўтэнтныя столькі не знойдзем, а калі і знойдзем, то не хопіць грошай

Крылаты гусар XVII стагоддзя.

Рэдакцыя газеты «Звязда» віншуе з 60-годдзем заслужанага трэнера Рэспублікі Беларусі, наставніка першага алімпійскага чэмпіёна па фрыстайлу Аляксее Грышына і проста цудоўнага чалавека **Мікала КАЗЕКУ**.

Звычай Мікалаю Іванавічу моцнага здароўя, жыццёвай удачы, спартыўнага даўгажыцця і далейшых творчых поспехаў.

Звяздоўцы.

купіць». Спадар Бутвіч нагадаў цікавую дэталю, якую апавяла ў час мінулагадняга прыезду 92-гадовага пані Эльжбета Радзівіл. Яе бацька, уладальнік Нясвіжскага замка князь Альбрэхт Радзівіл, дужа любіў гданьскую мэблю. Аднак Радзівілы грошы лічыць умелі!.. Князь Альбрэхт купіў у Гданьску адно шыкоўнае крэсла, прывозіў сваім майстрам у Нясвіж — і яны выраблялі яму патрэбную колькасць!.. Вось яна, радзівілаўская мудрасць! Анатоль Іванавіч выказаў меркаванне, што пакінуць замак (і Мірска, і Нясвіжскі) зусім без аўтэнткі нельга, але паралельны выраб такіх вось высакаякасных копіяў — адзін з магчымых варыянтаў.

Сярод экспанатаў выставы — графіка Яўгена Куліка, кераміка (біклага, гаршчок, рынка работы Сяргея Моучана), рэплікі свёр-

жанаўскага фаянсу — талеркі работы Алеся Косткі. Вёска Новы Свержань і сёння славіцца сваімі храмамі — касцёлам 1588 года (фундаваў Радзівіл Сіротка) і царквою 1590 года. У 1742 годзе Міхал Казімір Радзівіл Рыбнак заклаў тут фаянсавую мануфактуру, вырабы якой ступіў у адзін шэраг з лепшымі еўрапейскімі аналагамі. На вялікі жаль, сёння ў Беларусі засталася толькі адзінкавая творы — склеяныя з кавалак, які захавоўваецца ў Музеі археалогіі Акадэміі навук. Цэлыя ўзоры захаваліся толькі ў Польшчы. Аднак майстар Костка аднавіў фаянс проста бліскуча!..

Тут дэманструецца толькі малая частка будучых экспанатаў для Мірскага замка, — кажа дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір ПРАКАПЦОУ. — Паказаныя выдатныя творы нашых мастакоў — каб кожны мог ацаніць іх высокі прафесійны ўзровень, адчуць — што са-

гэта як прыклад на будучыню, для аднаўлення іншых замкаў і палацаў. Доказ, што беларускія мастакі і сёння здольныя вырабляць рэчы, якія годна аздабляюць інтэр'еры мінулых стагоддзяў.

Самыя вялікія паводле памеру экспанатаў выставы — габелены. Аўтары — Уладзімір Тоўсцкі, Валерыя Даўгала, Генадзь Жарын. Вытканыя габелены на Барысаўскай камбінаце дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва імя Кішчанкі. Самы вялікі, 3 на 4,1 метра, паказвае нам уладальніку замка — Юрыя Іллініча, Катэжыну Радзівіл, Мікалаю Крыштафа Радзівіла Сіротку, Карала Станіслава Радзівіла Пана Каханку, Міхала Святаполк-Мірскага. Іншыя два — «Зборы на паляванні» і «Пальванне».

Адкрыццё выставы было, як і многія іншыя імпрэзы мастацкага му-



Габелен «Уладальнікі замка».

праўды працяг традыцый ёсць, не перавяліў у Беларусі добрыя майстры!.. Зразумела, рэчы выстаўленыя не ў замкавай архітэктурнай сітуацыі, але калі пад канец года яны будуць размешчаныя ў самым Мірскаму замку — у той архітэктурнай і інтэр'ерах — вядома ж, яны будуць глядзецца зусім па-іншаму!..

Спадар Пракапцоў выказаў меркаванне, што артэфакты, паказаныя на выставе,

з'яўляюцца прыкладам на будучыню, для аднаўлення іншых замкаў і палацаў. Доказ, што беларускія мастакі і сёння здольныя вырабляць рэчы, якія годна аздабляюць інтэр'еры мінулых стагоддзяў.

Самыя вялікія паводле памеру экспанатаў выставы — габелены. Аўтары — Уладзімір Тоўсцкі, Валерыя Даўгала, Генадзь Жарын. Вытканыя габелены на Барысаўскай камбінаце дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва імя Кішчанкі. Самы вялікі, 3 на 4,1 метра, паказвае нам уладальніку замка — Юрыя Іллініча, Катэжыну Радзівіл, Мікалаю Крыштафа Радзівіла Сіротку, Карала Станіслава Радзівіла Пана Каханку, Міхала Святаполк-Мірскага. Іншыя два — «Зборы на паляванні» і «Пальванне».

Адкрыццё выставы было, як і многія іншыя імпрэзы мастацкага му-

зея, абстаўлена тэатралізавана. Старадаўнія касцюмы, якія аднавілі стрый!.. Зразумела, рэчы выстаўленыя не ў замкавай архітэктурнай сітуацыі, але калі пад канец года яны будуць размешчаныя ў самым Мірскаму замку — у той архітэктурнай і інтэр'ерах — вядома ж, яны будуць глядзецца зусім па-іншаму!..

Спадар Пракапцоў выказаў меркаванне, што артэфакты, паказаныя на выставе, з'яўляюцца прыкладам на будучыню, для аднаўлення іншых замкаў і палацаў. Доказ, што беларускія мастакі і сёння здольныя вырабляць рэчы, якія годна аздабляюць інтэр'еры мінулых стагоддзяў.

Самыя вялікія паводле памеру экспанатаў выставы — габелены. Аўтары — Уладзімір Тоўсцкі, Валерыя Даўгала, Генадзь Жарын. Вытканыя габелены на Барысаўскай камбінаце дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва імя Кішчанкі. Самы вялікі, 3 на 4,1 метра, паказвае нам уладальніку замка — Юрыя Іллініча, Катэжыну Радзівіл, Мікалаю Крыштафа Радзівіла Сіротку, Карала Станіслава Радзівіла Пана Каханку, Міхала Святаполк-Мірскага. Іншыя два — «Зборы на паляванні» і «Пальванне».

Адкрыццё выставы было, як і многія іншыя імпрэзы мастацкага му-

Зінаіда Сіцпаняўна дагэтуль па-добраму ўражана, як іх прынялі ў гаспадарцы: што называецца, з адкрытымі абдымкамі. І жылілі далі: спачатку ў вёсцы Нордэвічы ў пераабсталяваным будынку школы, потым у Раковічах у адным з новых дамоў.

— Жылілі ў нас цудоўна, — радуецца гаспадыня, — ёсць усё бытавыя зручнасці, вялікі агарод, падсобныя памяшканні. А якая наўкол прырода! Адрэзу за нашай вуліцай раскінуўся калгасны сад, куды ўжо вярнуліся шпакі і радуецца наваколлі сваім спевамі.

Радуецца, што вярнулася ў родны край і гэта мілая працавітая жанчына. Шчырай любоўю да Беларусі праніклі і пяцёра яе дзяцей. Трое, аднак, засталіся на Далёкім Усходзе.

— Ім падабаюцца тыя мясціны, — кажа матуля, — да таго ж кожны знайшоў сваё месца. Натаска атрымаўся Хабарэўскага края. Вова завочна вучыцца ва ўніверсітэце і працуе ахоўнікам у адной з фірмаў. У пасёлку пад назвай Порт Ваніна жыве Аксана. Яна скончыла тэхнікум і працуе на харчовым камбінаце.

У Зінаіды Сіцпаняўна і Віктара Уладзіміравіча Тадаранку шасцера ўнукаў: адна ўнучка на Далёкім Усходзе і пяцёра тут. Значыць будзе каму працаваць на зямлі.

— Я змалку засталася сірачой, але не прапала, дзякуючы добрым людзям. Колькі іх сустрэла на сваім жыццёвым шляху — разумных, спагадлівых, бескарэспіліў! — успамінае Зінаіда Сіцпаняўна. — Вось і тут. Калі стала цяжка працаваць у палыводстве, узялі прыбыралышчыцаў і калгасную кантору, а ў начыны час працавала вартуанікам на будаўніцтве новых катэджаў. Шчыры дзякуючы ўсім, а найперш старшынні гаспадаркі «Русь-агра» Яўгену Сямёнавічу Варгану, старшынні выканкама сельскага Савета Аляксандру Віктаравічу Маркушоўскаму за ўсё добрае, што зроблена і робіцца для нашай вялікай сям'і. Нам добра тут так, як бывае толькі дома.

Леанард ЮРГІЛЕВІЧ, Дзятлаўскі раён.

У ВЕЛІКОДНЫ ДЗЕНЬ НА ВОЗЕРЫ

ЗА некалькі дзён да Вялікадня гаспадыні пачынаюць прыводзіць у парад сваё жыллё: мыюць, чысцяць, выбіваюць дываны... На вёсцы насупраць сваіх хатаў кожны стараецца падмесці вуліцу — так павялося здаўна. Сёлетні і ў Баранавічах, якраз перад святам, актыўна запынялі асфальтам выбоіны і ямы на вуліцах горада. На ямы рамонт ужо раскодалі 1,5 млрд рублёў. Пачалася рэканструкцыя ўчастка вул. Савецкай — цэнтральнай вуліцы горада.

Выпадкова гэта ці не, але калі нешта пад Вялікдзень зрабілі, то гэта добра. Прыводзілі ж мы ў парад вуліцы і скверы на суботнік, прывосечаным дню нараджэння У. Леніна? Было.

На Вялікдзень я вырашыў праглыца наўкол возера Жлобінскага, якое заціснута паміж мікрараёнамі Тэкстыльнага пасёлка і Паўночных. Побач знаходзіцца лясны масіў Гай, там месца прыцягальнае для гараджан, асабліва з надыходам цяпла.

Нагледзячы на тое, што Жлобінскае знаходзіцца ў межах горада, фаўна тут даволі разнастайная. Як

і на большасці нашых вадаёмаў чайкі па-за канкурэнцыяй, але многа і качак, якія плаваюць парамі ў чароце. Дарэчы, калі пары склаліся, як тут страляць качары? Мітусяцца чорныя лысухі, а воддаль важна плыве лебедзь. Пра іншых, больш дробных птушак, якія трапляліся на вочы ў лазовых кустах, не скажу, бо не ведаю, які яны завуцця.

І рыбы ў возеры хапае: каб яе не было, на беразе рыбалоўны з вудамі не сталі б.

Адным словам, ідэальнае месца для сустрэчы з прыродай, асабліва



для дзяцей. Але лепш дзяцей сюды не прыводзіць, бо берагі возера па ўсім перыметры ўспяняны смеццем, якое раскідаюць адпачывальнікі і звозяць (зносяць) з прыватнага сектара жыхары горада. Вось такія мы. Калі ішоў да возера, то бачыў, як на вуліцы, што побач са Жлобінскім возерам, ішлі на святочнаму апарунтыя людзі. Нічога не маю супраць іх, але ж нехта з гэтай вуліцы скідае смецце да возера. А калі бачыў, што ў аводнай канаве, якая пралягае побач, ляжыць гара кашцей і мёртвы сабакі, то ўзнікаюць прэтэнзіі да санэпідамстанцыі. Гэпэфаную галоўнаму санітарнаму ўрачу горада **Сяргею ПЛЕСКАЦЬВІЧУ**.

— **Сяргей Сіцпанявіч, вы ў курсе, якая сітуацыя склалася ў раёне Жлобінскага возера?**

— **Безумоўна, але гэтая праблема там складвалася гадамі і неабходна, каб камунальная служба, якой належыць гэтая тэрыторыя,**

які адказваў бы за парад, падтрымліваў бы яго. Я паспрабаваў знайсці гаспадару сярод камунальнікаў. Патэлефанаваў у ЖЭС-5, як парэкамендаваў мне галоўны санітарны ўрач, і начальнік **ЖЭСА Юрыя ЧАРКАСКІ** сказаў:

— **Мы да гэтай тэрыторыі ніякіх адносін не маем. Вуліца Паркавая наша, а ніжэй, да возера — адказвае ЖЭС-1.**

Гэпэфаную ў ЖЭС-1. Начальнік па прыяц, а трубку ўзяла **інжынер па прыяц з насельніцтвам Марына ПРАСЦІКОВІЧ**.

— **Там наша тэрыторыя ёсць, але яна падзеленая, і трэба падмыць паперы, каб высветліць. А ўвогуле за ўсё адказвае ЖЭС-5. Яны там і суботнікі арганізуюць...**

Паспрабуў разбярэцца. Да і ці мая гэта справа?

У горадзе існуе вялікая арганізацыя БРСМ, якая магла б узяць пад сваю апеку Жлобінскае возера, і гэта была б рэальная справа. Безумоўна, гуляць у КВЗ ці ўдзельнічаць у розных конкурсах больш прывабна, чым збіраць пластмасавыя бутэлькі і пакеты, але ж мы ці не патрыты сваёй зямлі?

Не скажу, што на Жлобінскае не звярталі ўвагу. Вуль пасадзілі дрэўцы, сабралі кучку смецця, але ніхто яго не вывез, а галоўнае, уся гэтая работа не павіна быць дзеля птушак.

Калі мы не здолеем разгрэць смецце, то ці справімся з больш сур'езнымі праблемамі?

Многае ў жыцці залежыць ад простых, але важных рэчаў. Напрыклад, бытавой культуры. Паводніны людзей часта вызначаюцца ёю.

Радкі гэтыя пісаліся на Вялікдзень, і я падумаў: «Сёння шмат гаворыцца пра духоўнасць, пра біблейскія заповеды... А хто падкажа нашаму чалавеку, што непрыстойна пльваць сабе пад ногі семачкі, брыдкасці, што дзеці павінны ступаць месца ў транспарце са старарымі, што...»

Усё гэта непаздзельна.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.
Фота аўтара.

ВЯРТАННЕ

...Маленькая Зіна стала ля мамінай трыны і вочкамі, поўнымі слёз, глядзела на нежылы родны двор. Яна, хоць і хадзіла ўсяго ў другі клас, ужо разумева, што страіла самага драмага чалавека. А тры браты і — малодшыя за яе — не разуме-лі нічога. Дзі і дзе ім рамуецца, калі меншаму быў годзі і месяц, калі мастарышчыя і два другія.

У роднай вёсцы Малія Крагі, што на Дзятлаўшчыне, іх шкадавалі ўсе, дапамагалі як маглі. Але асноўны цяжар зваліўся на тату і бабюлю Любу. Прынамсі, яна і выгадала сірот.

Зіна вельмі маладой выйшла замуж, нарадзіла дачушку Наташу. Але жыццё ў маладых не складалася і яна зноў вярнулася да бабюлі.

Праз нейкі час спаткала добрага хлопца — вайскоўца Віктара Тадарэньку і пераехала да яго ў пасёлка Гезгалы. Тут, у Гезгаллах, нарадзіліся Марына і Вова. Не паспелі яны падрастві, як бацькі пераехалі працаваць у Прыморскі край. Жылі непадалёк ад Уладзівастока. Там на свет з'явіліся Аксана, Андрэй, Оля, Пеця і Арцём.

— Ж

Бала калегіі

Экзаменацыйная сесія — галоўная «зона рызыкі»?

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 3 красавіка.)

Траба патлумачыць, што ў мэтах павышэння прававой культуры навучніцаў ва ўсіх сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навуковых установах чытаецца курс «Карупцыя і яе грамадская небяспека» ў аб'ёме 6 і 10 гадзін адпаведна. Магчыма, да выкладання гэтага курса ў навучных установах падыходзіць выключна фармальна? У рэспубліканскіх і абласных установах павышэння кваліфікацыі педагогічных работнікаў таксама чытаецца курс лекцый, які ўключае цэлы спектр пытанняў па захаванні антыкарупцыйнага заканадаўства. Дзейнічае камісія па прафілактыцы карупцыйных прапарушэнняў у сістэме Міністэрства адукацыі. У адпаведнасці з загадамі Міністэрства адукацыі ў правілы ўнутранага распарадку ВНУ і ССНУ ўключаны меры адказнасці навучніцаў за дачу хабару службовым асобам, якія прадугледжваюць выключэнне з кола навучніцаў без права наступнага аднаўлення. Арганізавана работа студэнцкіх «грамадскіх ліній» і пошты даверу, праз які студэнты могуць паведаміць інфармацыю аб супрацьпраўных дзеяннях супрацоўнікаў навучных устаноў.

— У перыяд з 11 па 23 студзеня бягучага года Дэпартаментам кантролю якасці адукацыі ажыццяўляўся аналіз арганізацый і правядзення экзаменацыйнай сесіі ў 16 ВНУ і 13 ССНУ. — паведаміў першы намеснік міністра адукацыі Аляксандр ЖУК. — Быў арганізаваны ўнутраны кантроль за ходам сесіі, які ўключаў наведванне экзаменаў і праверку іх правядзення загадкамі кафедраў, дэканамі факультэтаў, праектантамі па вучэбнай рабоце. Ва ўсіх вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучных установах былі выдзеленыя загалова аб захаванні антыкарупцыйнага заканадаўства і мерах адказнасці за карупцыйны прапарушэнні, у якім пад асабісты подпіс былі знаёмленыя ўсе выкладчыкі і навучніцы.

Узмацненне кантролю дазволіла выявіць шэраг парушэнняў. Так, у Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце расклад залікаў не складалаўся, практычна ўсе заліковыя ведамасці закрываліся апошнім днём, у які асобныя студэнты здалі залікі адразу па 4-5 дысцыплінах, пераздача залікаў працягвалася і падчас экзаменацыйнай сесіі. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А. Куляшова, на факультэце славянскай філалогіі, білеты да іспыту па дысцыпліне «Руская мова» ў студэнтаў 4 курса спецыяльнасці «беларуская філалогія» не былі зацверджаныя, не ўсе заліковыя-экзаменацыйныя ведамасці паста правядзення экзаменаў былі запоўненыя цалкам. У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Я. Куупы па асобных дысцыплінах колькасць экзаменацыйных білетаў была меншая, чым колькасць студэнтаў у

групе. У Брэсцкім політэхнічным каледжы парушаны парадак допуску навучніцаў да экзаменацыйнай сесіі: прыём іспыту па дысцыпліне «будуўнічыя матэрыялы і вырабы» на завочным аддзяленні праводзіўся пры невяшчаных лабараторных і практычных работах, прадугледжаных праграмай.

Аляксандр Жук паведаміў таксама, што ў 2009 годзе ў Міністэрства адукацыі паступіла 1850 пісьмовых зваротаў грамадзян, што на 25 працэнтаў менш, чым у 2008 годзе. На фоне агульнага скарачэння колькасці пісьмовых зваротаў грамадзян адбыліся і некаторыя змены ў разрэзе рэгіёнаў. Так, колькасць зваротаў ад жыхароў Брэсцкай вобласці скарацілася на 40 працэнтаў, Віцебскай — на 38 працэнтаў і Мінска — на 27 працэнтаў. Аналіз тэматыкі зваротаў у міністэрства паказваў, што большасць з іх звязаны з пытаннямі правамоцнасці дзеянняў кіраўнікоў устаноў адукацыі, вяртання сродкаў за навучанне, арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу, абароны праваў і інтарэсаў дзяцей, правядзення кантралю за тэрмінамі і ўступнымі іспытамі. У ходзе праверак, праведзеных па 7 ананімных зваротах грамадзян у Міністэрства адукацыі, якія сігналізавалі пра факты злویжвання службовымі становішчамі і іншых супрацьпраўных дзеяннях службовых асобаў ва ўстановах адукацыі, ніводзін з выкладзеных фактаў не знайшоў пацвярджэння.

Пра знікненне напружанасці падчас правядзення ў краіне прыёмнай кампаніі сведчыць наступны факт: летась на гарачую лінію «Аб'турыент—2009», якая дзейнічае ў Міністэрстве адукацыі, паступілі 1539 зваротаў грамадзян, што амаль на тры разы менш, чым пазалетас. Прычым практычна ўсе гэтыя звароты мелі кансультацыйны характар...

Міністр пацкавіўся ў Аляксандра Жука, якая са сфер адукацыі, па яго меркаванні, найбольш небяспечная ў плане здзяйснення карупцыйных злачынстваў: прафесійная адукацыя, агульная сярэдняя, дашкольная ці пазашкольная адукацыя? «Бясспрэчна, гэта вышэйшая і сярэдняя спецыяльная адукацыя, — адказаў Аляксандр Жук. — У сістэме агульнай сярэдняй адукацыі нас хвалюе арганізацыя ўступных іспытаў у гімназіі і ліцэі і так званыя школьныя лабары. Лабары з бацькоў актуальныя і для дашкольных устаноў. А вось за сістэму пазашкольнай адукацыі мы больш-менш спакойныя, таму што прымушэц дзяцей наведваць пазашкольныя ўстановы немагчыма. І з'яўляецца пра душы, і педагогаў, пад кіраўніцтвам якіх яны жадаюць замясціць сваёй любімай справай, дзеці выбіраюць самастойна, без лобавіка ці аднаго. Чыным словам, усё адбываецца добраахвотна, і там проста адсутнічае глеба для хабарніцтва...»

Надзея НІКАЛАЕВА.

СУМЕСНЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ШМАТ, ГАЛОЎНАЕ — ВЫКАРЫСТАЦЬ ІХ ДЛЯ ўМАЦАВАННЯ СЯБРОЎСТВА І ўЗАЕМРАЗУМЕННЯ

Будуўніцтва Саюзнай дзяржавы ажыццяўляецца паслядоўна і планамерна: па ўсіх накірунках інтэграцыі, як у эканоміцы, так і ў сацыяльнай сфэры, атрыманы важныя практычныя дасягненні ў інтарэсах грамадзян Беларусі і Расіі. Наша краіна даўно наладзіла цесныя кантакты з братамі дзяржавамі, а калі больш канкрэтна, то і не перарываюцца, а наадварот, увесць час умяцоўвалі іх. А саблівася пастаховае ўзаемадзеянне адбываецца ў сацыяльнай сфэры, адукацыі, навуцы, культуры. Асновы інтэграцыянага супрацоўніцтва дзюх краіў у цэлым па гэтых накірунках вызначаны Канцэпцыйнай сацыяльнага развіцця Саюзнай дзяржавы да 2010 года, якая была заклікана забяспечыць роўнасць правоў нашых грамадзян у працаўладкаванні і пенсіённыя абавязкі, у атрыманні адукацыі, медыцынскай дапамогі, у спецыяльным забеспячэнні, а таксама аднослрвоўвала развіццё супрацоўніцтва ў сфэры культуры, навуцы, спорту і турызму. На сённяшні дзень, звязаныя з забеспячэннем роўных правоў беларусаў і расіян на ўзрэд у гаспадарчэй дзейнасці, на атрыманне адукацыі, на абмен жыллымі памяшканнямі, працаўладкаванні, аплату працы і іншых практычна вырашаны. Мы не адчуваем сябе чужынкамі ў Расіі, і расіян адчуваюць сябе даволі камфортна ў Беларусі.

Але спыніцца на дасягнутым нельга. Вельмі важным элементом саюзнага будаўніцтва з'яўляецца рэалізацыя праграм і правядзенне сумесных мерапрыемстваў сацыяльнага накірунку. На працягу чатырыццаці апошніх гадоў з бюджэту Саюзнай дзяржавы прафінансаваны шматлікія мерапрыемствы, якія маюць вялікае грамадска-культурнае і навуковае значэнне. Так, угоддзі традыцыйнага стана разнастайнага спартакіяду, алімпіяды і злёты расійскіх і беларускіх навучкіх і студэнтаў, фестывалі моладзі, навукова-практычныя канферэнцыі навукоўцаў і выкладчыкаў, уручэнне праміі ў галіне літаратуры і мастацтва, грамадзянска-патрыятычныя змены школьнай Саюзнай дзяржавы «За гонар Айчыны», правядзенне майстар-класаў для навучніцаў мастацтва ў вучальных устаноў Беларусі і Расіі, арганізацыя санаторна-курортнага лячэння і адраўдальніка дзяцей, ветэранам і інвалідаў. Дзякуючы фінансаванню з бюджэту Саюзнай дзяржавы моладзь нашых краіў і ў

гэтым годзе зможа паўдзельнічаць у Алімпіядзе школьнікаў Саюзнай дзяржавы «Расія і Беларусь: гістарычная і духоўная супольнасць» і лістападзе, у турыстычным злёце навучніцаў Саюзнай дзяржавы ў ліпені, у спартакіядзе Саюзнай дзяржавы для дзяцей і юнацтва, у спартыўных гульнях дзяцей гарадоў-герояў Саюзнай дзяржавы і ў іншых цэкавых і карысных мерапрыемствах. Цікавай аб'ясаць быць праграма «Усе кветкі ліпеня», прысвечаная сяброўству беларускага і расійскага народаў, якую рытуе да XVII Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» Нацыянальны канцэртны аркестр пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларускай Фінансаванне ў ёй прымуць удзел таксама лаўрэаты праміі Саюзнай дзяржавы: кампазітар Аляксандра Пахутава, артыст Уладзімір Гасціноч, драматург Аляксей Дудару і іншых. Прыдуць гастролі моладзевага беларуска-расійскага сімфанічнага аркестра.

Але гэты год усё ж асаблівы. Ён

багаты на змяняльныя падзеі. 2 красавіка 2010 года споўнілася 14 гадоў з моманту падпісання Рэспублікай Беларусі і Расійскай Федэрацыяй Дагавора аб утварэнні Саюза Беларусі і Расіі. З гэтай нагоды ў Маскве і ў Мінску прайшлі ўрачыстыя сходы і святотчныя канцэрты, прысвечаныя Дню яднання. А ў бібліятэцы нашага мінскага БНТУ ўжо даўно адкрылася выстава, прысвечаная гэтай дню.

У гэтым жа годзе споўнілася 65 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Вышэйшым Дзяржаўным Саветам Саюзнай дзяржавы зацверджаны пералік мерапрыемстваў, прысвечаных гэтай усім нам памятнай даче. Сярод іх — канцэрт майстроў мастацтваў Расіі і Беларусі «Саюзная дзяржава» — ветэранам Перамогі, які адбудзецца ў маі ў Мінску і Маскве. Акрамя таго, вядучыя музеі Беларусі, Расіі і Украіны пакажуць унікальныя праекты — выставы «Парад Перамогі». У экспазіцыі можна будзе пабачыць сцягі, арыгіналы дакументаў, у тым ліку акт аб капітуляцыі фашыскай Германіі, а таксама асабістыя рэчы вядомых палкаводцаў. Спецыяльна сцвярджаюць, што такога паказу ўнікальных музейных прадметаў не было з 1945 года. Планаўчыя, што выстава адкрыецца ў Маскве ў маі, а ў верасні яна праедае ў Мінск.

Упершыню Саюзнай дзяржавы прафінансавана стварэнне поўнаметражнага мастацкага кінафільма «Брэскае крэпасць», прэм'ерыя пакажа якое адбудзецца 22 чэрвеня ў Брэсце, а наступныя дэманстрацыі прайдуць у Мінску і іншых гарадах рэспублікі. У трэці дзень дэманстрацыі будзе арганізаваны відэамоў «Масква—Мінск», прысвечаны юбілею Перамогі. У бібліятэках, навучных установах, музеях, клуб-

ных установах Беларусі прайдуць тэматычныя і музейныя выставы, урокі мужнасці, сустрэчы з удзельнікамі вайны і іншыя мерапрыемствы пад дэвізам «Ніхто не забыты і нішто не забыта». У прыватнасці, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі да 9 Мая сумесна з вядучымі музеямі краіны плануецца правесці Рэспубліканскую выставу плакатаў дэвізам «Савецкі плакат, 1941-1945 гады». А ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у красавіку прайдзе мастацкая выстава студэнтаў і навучніцаў ВНУ і каледжаў культуры і мастацтва пад дэвізам «Мы памятаем пераможцаў Май 45-га». У рэпертуарах беларускіх тэатраў у гэтым годзе з'явіцца 65-годдзя Перамогі таксама з'явіцца аднослрвоўванне. Будучы пастаўлены п'есы па творах В. Быкава, А. Дударова і рускіх класікаў.

З канца красавіка па 9 мая 2010 года ў межах акцыі «Памяць народная» прайдзе звышмарафонскі легіаўтэлетрычны праеб, прысвечаны 65-годдзю Вялікай Перамогі. У ходзе праеба адбудзецца мітынгі паміж калі абеліскаў славы, помнікаў загінулым воінам, абаронцам Айчыны.

А яшчэ гэты год з'яўляецца Годам культуры Беларусі ў Расіі. Праграма гэтых мерапрыемстваў таксама шырока і ўключае выступленні беларускіх калектываў (у прыватнасці, Анатоль Яромленка са сваім калектывам выступіць з канцэртамі ў Маскве ў Крамлёўскім «Брэскае крэпасць», прэм'ерыя пакажа якое адбудзецца 22 чэрвеня ў Брэсце, а наступныя дэманстрацыі прайдуць у Мінску і іншых гарадах рэспублікі. У трэці дзень дэманстрацыі будзе арганізаваны відэамоў «Масква—Мінск», прысвечаны юбілею Перамогі. У бібліятэках, навучных установах, музеях, клуб-

сучасных беларускіх мастакоў. Закрыццё гэтай праграмы адбудзецца таксама ў Маскве. Планаўчыя, што ў лістападзе на маскоўскай падмоствак выступіць Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Куупы.

Заўважу, што ўжо пачалося фарміраванне новай Канцэпцыі сацыяльнага развіцця Саюзнай дзяржавы. Як і папярэдняй, яна на працягу будзе ўсталяваць сабой узаемаўзгодненую сістэму сацыяльнай абароны грамадзян, вызначаць шляхі і этапы яе рэалізацыі. Планаўчыя, што новая канцэпцыя стане больш канкрэтнай, працэдурнай, асабліва ў збліжэнні прававой базы сацыяльна-працоўнай сфэры і ўзроўню сацыяльнага гарантыі грамадзянам Расіі і Беларусі. Раўніне актуальных пытанняў, правядзенне сумесных семінараў, канферэнцый, рэалізацыя саюзнах праграм і мерапрыемстваў будучы ажыццяўляцца шляхам стварэння сумесных рабочых груп, што дазволіць ажыццяўляць узаемадзеянне і каардынацыю дзеянняў. Так што, сумесных мерапрыемстваў па розных накірунках плануецца шмат, фінансуюцца яны шодра (на 2010 год выдаткі складуць больш за 1 мільярд расійскіх рублёў), таму вельмі важна выкарыстаць іх не «дзеля галачкі», а для ўмацавання сяброўства і ўзаемаўзгодненых паміж нашымі краінамі і народамі.

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе, намеснік старшыні Камісіі Парламенцкага Сходу па сацыяльнай палітыцы, навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.

ПАЗБАВІЎ ЖЫЦЦЯ НА КРАДЗЕННЫМ АЎТА

Жыхар Старадарожскага раёна скраў аўтамабіль «ВАЗ-2102», на якім у той жа дзень у Бабынчынам раёне з'явіў 37-гадовага жыхарчыку. Ад атрыманых цялесных пашкоджанняў пешаход загінуў на месцы. Гора-кіроўца, які, дарчы, не меў пасведчання кіроўцы і раней прычыгваўся да адказнасці за кіраванне без правоў, з месца здарэння ўцёк. Але хутка ўцёкача затрымалі, ён быў нападлітку.

Надзея ДРЫЛА.

Плэй-оф завершаны:

Міхаіл Захараў п'е шампанскае, Андрэй Гусаў — каньяк

У суботу ў сёмым матчы плэй-оф вызначыўся пераможца адкрытага чэмпіянату Беларусі па хакеі. У пяты раз ім стала сталічная «Юнацтва» пад кіраўніцтвам Міхаіла Захарава. Матч прайшоў пры поўным ашлігу на «Мінск-Арэна».

За гадзіну да паядніка білеты на 15-тысячнік купіць ужо нерэальна. Нядзіўна, бо толькі з Салігорска па розных звестках, прыбыло ад 50 да 70 аўтобусаў з балельшчыкамі. На прыпынку чакаю гарадкі аўтобус першага маршруту, каб даехаць да «Мінск-Арэны». Адчыняюцца дзверы, і я разумею, што ўвайсці амаль нерэальна — аўтобус цалкам запоўнены фанатамі. «Давайце да нас, не пакрыўдзімі!» — і сапраўды, такую блізкасць да фанатаў не адчуеш і на фансектары. Прыхільнікі «Шахцёр» чамусьці шыфруюцца: «За каго «хварэць» збіраецеся?» — «Ды нам без розніцы, мы натоўп любім». Так з жартамі аўтобус выгружаецца насупраць «Мінск-Арэны».

Выхад «Шахцёр» на гульню суправаджаецца авацыямі. «Юнацтва» — незадаволеным гулам, Міхаіла Захарава — гучным свістам. Скандальныя выказванні трэнера зрабілі сава справу, праўда, Міхал Міхайлавіч з нязменнай папяркай у рыху, здаецца, усё роўна. «Мінск-Арэна», нягледзячы на тое, што намінальна лічыцца ў матчы хатняй пляючкай «Юнацтва», пераважна за «Шахцёр». Іюнь фанаты, і людзі ва ўзросце, якія на арэне звычайна, у адзіным парыве скандзіруюць: «Шахцёр!» «Шахцёр!» Лік, праўда, адкрывае «Юнацтва». У «Шахцёра» ў атацы не ладыцца, гульцы не могуць выйсці з сярэдняй зоны, і пачынае зда-

вацца, што ў гэтым матчы выйграе той, хто закінуў шайбу першым. Праўда, першы перыяд заканчваецца з лікам 1:1 — «Шахцёр» здолее адыграцца. Пасля абмену кампліментамі каманды пачынаюць гуляць ад абароны, і да канца асноўнага часу нічыя захоўваецца. «Шахцёр» у канцоўцы трэцяга перыяду меў не адзін шанц скончыць паядніца на сваю карысць, але ні замена варатара шостым гульцом, ні падарунак фартуны ў выглядзе выдзеленай гульцы «Юнацтва» на апошніх хвілінках поспеху не прынеслі. Не забіваюць ты — забіваюць табе. У дадатковы час памылка Антонава, які адкінуў шайбу ад варот у сярэднюю зону проста суперніку, вырашыла лёс залатых медалёў. Вырашальную шайбу на 14-й хвіліне дадатковага часу закінуў Арцём Сянхевіч.

«Юнацтва», якому не займаць характары і волі да перамогі, узяло сваё і на гэты раз. Яшчэ раз можна пераканацца — гэтая каманда ніколі не перастае біцца і расслабляцца з ёй нельга. Пасля забітай вырашальнай шайбы ўсё гэта эмоцыі і хаос на лёдзе — скінутыя шлемы і абдымкі хакеістаў «Юнацтва», і клошкі, якія ламалі ад лёд гульцы «Шахцёра». А таксама фініскі варатар салігорскай дружны Міка Окса, які не адночы вылучаў каманду падчас матчу, доўга ў адзіноце сядзеў на лёдзе. Паражэнне — яно заўсёды ў адзіноце і цішыні. «Шахцёр» атрымаў сярэбраныя медалі, і яго трэнер Андрэй Гусаў, здавалася, гэтым нават не могучь выйсці з сярэдняй зоны, і пачынае зда-



Фота Пятра ПАМІНА

На ўваходзе ў раздзявальню спыняем Міхаіла Захарава: — Міхаіл Міхайлавіч, якія ўражаны пасля перамогі? — Добры быў матч. «Шахцёр» — выдатная каманда, якая адметна згуляла на такім высокім узроўню. Нам было цікавае. Яны адказалі на пытанне, патрэбна другая грамада ці не патрэбна. Гульцы даказалі, што могуць удзельнічаць у чэмпіянаце. Хачелася б, каб гэтая каманда захавалася... Сёння вы бачылі: гэтыя каманды магуча выгладзілі. Было б выдатна, каб у КХЛ у нас было дзве каманды.

Але ўжо позна падаваць заяўку ў КХЛ... — Было б жаданне, а заяўку падаць ніколі не позна. — Што вырашыла зыход сённяшняга супрацьстаяння? — Характар. Вы ж бачыце, што мы так проста не аддалі ніводнага матчу. «Шахцёр» падяляю тое, што ўсе прадказвалі яму перамогу 4:0 у плэй-оф. А ім пасля першага матчу ўжо траба было задумацца. — Вы былі ўзруненыя, што плэй-оф завершыцца на карысць «Юнацтва»? — Мы ўвогуле былі ўзруненыя, што 4:0 выйграем. Сёння задача нумар адзін была не памыліцца. — Якая ваша блудчыня ў бліжэйшы час? З якімі камандамі вы будзеце працаваць? — Мне час ісці на пенсію. Уладзімір Уладзіміравіч Навумаў сышоў, і мне пара...

Насуперак традыцыі селетнага плэй-оф, Міхаіл Захараў прыйшоў на заключную прэс-канферэнцыю, дзе зноў хваліў «Шахцёр». Але планы раскрываць толькі найбліжэйшыя: «Пайду выпло шампанскага». «Тады мне ў самы раз — каньяк», — падзяліўся і сваімі планами Андрэй Гусаў.

Алена АУЧЫННІКАВА.

Рашаюць матч кампрамісаў не прадугледжваў.



Фота БЕЛТА

Асцярожнасць на старце

«БАТЭ». І вяртанне на радзіму трэнера-матра Эўарда Малафеева, які ўзвучыў «Шахцёр», і безумоўна, сама формула турніру. Упершыню «вышэйшы свет» беларускага футбола скарацілі да 12 прадстаўнікоў. Каманды за тры кругі правядуць 33 гульні — больш не было ніколі. Калі закладваць у план добрае выступленне нашых прадстаўнікоў у еўракубах, на што мы ўсе спадзяемся, і выступленні некаторых футбалістаў за абарону, то ў суме для кожнага з іх набярэцца добрая колькасць гульняў.

Стартавалі ж каманды па-вясновому — у гэтую парані спартсмены

звычайна толькі-толькі «прачынаюцца» пасля зімы. На 12 каманду было забіта ўсяго 9 галоў у шасці сустрэчах.

Чэмпіён краіны, барысаўскі футбола скарацілі да 12 прадстаўнікоў. Каманды за тры кругі правядуць 33 гульні — больш не было ніколі. Калі закладваць у план добрае выступленне нашых прадстаўнікоў у еўракубах, на што мы ўсе спадзяемся, і выступленні некаторых футбалістаў за абарону, то ў суме для кожнага з іх набярэцца добрая колькасць гульняў.

Мінскае «Дынама» таксама ў гасцяч перайграла бабруйскаю

«Беларусь», якая толькі вярнулася ў элітны дывізіён. 2:0. Гол і галыява перадача на рахунку Алега Страхавіча.

У Брэсце сшыліся каманды вопытных трэнераў: мясцовае «Дынама» Юрыя Пунтуса і салігорскі «Шахцёр» Эўарда Малафеева. Роўнае супрацьстаянне за 90 хвілін так і не выявіла пераможцу. Нічыя 1:1.

Астатнія вынікі першага тура: «Нафтан» (Наваполацк) — «Партызан» (Мінск) 1:0, ФК «Мінск» — «Днепр» (Магілёў) 2:1, «Нёман» (Гродна) — ФК «Віцебск» 0:0.

Яўген БАРАККА

г. ВІТЕБСК 10.05.2010

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОДАЖЕЙ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Table with 5 columns: № лота, Наименование предмета аукциона, Характеристика предмета аукциона, Начальная цена продажи предмета аукциона, рублей, Сумма задатка, рублей. It lists three lots for sale, including land plots and buildings.

ОРГАНИЗАТОР — фонд «Витбескбумлишество», г. Витебск, ул. Праўды, 38, кантактны тэлефон у Витебске: (0212) 476096, сайт www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, E-mail: votfondgi@tut.by.

ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ: по ЛОТУ № 1 — Рэспубліканскае ўнтарное прадзводственнае прадпрыемства «Вітбескі Рэсвст», тел. (0212) 37 28 24; по ЛОТУ № 2 — Транспартное рэспубліканскае ўнтарное прадпрыемства «Вітбескае аддзельнае Беларускай жалезнай дарогай», тел. (0212) 37 88 87; по ЛОТУ № 3 — Рэспубліканскае ўнтарное прадзводственнае прадпрыемства «Об'ядненне «Лотос», тел. (0212) 221266.

Условия пользования земельными участками: по ЛОТУ № 1: заключение победителем аукциона с Витебским горисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок со дня получения решения (выписки из решения) Витебского горисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией;

по ЛОТУ № 2: заключение победителем аукциона с Витебским горисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения горисполкома о предоставлении ему земельного участка, государственной регистрации права на земельный участок; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения Витебского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 (двух) лет; осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией;

по ЛОТУ № 3: заключение победителем аукциона с Витебским горисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения Витебского горисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; введение в эксплуатацию объекта не позднее двух лет со дня заключения договора аренды земельного участка; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения Витебского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий один год; осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

1. Аукцион состоится 10.05.2010 г. в 15 часов в здании фонда «Витбескбумлишество» по адресу: г. Витебск, ул. Праўды, 38.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы. Участнику необходимо подать заявление и подписать Соглашение установленной формы с фондом «Витбескбумлишество». Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; а также представляются: юридическими лицами Республики Беларусь — доверенность, выданная представителю юридического лица, копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования; индивидуальными предпринимателями — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетель-

ствования; иностранными юридическими лицами — копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский (русский) язык; представителем индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансово-состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявителю (его представителю) предъявляется документ, удостоверяющий личность, а руководителю юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия.

2. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, последний день приема документов 07.05.2010 до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. Праўды, 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 10.05.2010 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

3. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903000021 в филиале ОАО «ГПБ-Банк» по Витебской области г. Витебск, код 150801307. Получатель — фонд «Витбескбумлишество», УНП 300002495.

НЕ ДАПУСКАЎ «ЧОРТА У РАБРЫНУ»

рэкамендуюць анкаўролагі мужчынам з сівымі скронямі



Фота А. Савіцка

ПРАКТЫКА паказвае, што беларускія мужчыны ўсё часцей пачынаюць задумвацца пра ўласнае здароўе. Хоць для захавання апошняга аднаго тролі ўсведамлення малавата. Трэба яшчэ дакладна прымяняць на практыцы некалькі простых рэкамендацый. Важныя тлумачэнні загадчыка аддзялення анкаўралогіі Мінскага гарадскога клінічнага анкалагічнага дыспансэра, урача вышэйшай катэгорыі Ігара МАСАНСКАГА павінны падштурхнуць наш моцны пол пачаць клапаціцца пра сябе з «самага дарагага».



— **Каму з мужчын і як часта трэба абследавацца на прастат-спецыфічны антыген? Для чаго гэта патрэбна?**
— Рак прастаты — злаякаснае захворванне, якое найбольш часта сустракаецца ў мужчын у гадах, прычым частата яго выяўлення паступова расце ў выніку старэння насельніцтва і павелічэння сярэдняй працягласці жыцця. У нашай краіне прырост захворвання на рак прастаты толькі за апошнія гады склаў звыш 30 працэнтаў! Анкалогі вельмі занепакоеныя тым, што з прычыны абсалютнага клінічнага цяжкіх і недасканаласці ранніх дыягностыкі больш як у 60 працэнтаў хворых на рак прастаты пры першасным звароце выяўляюцца метастазы.

На пачатковых стадыях рак прастаты клінічна практычна не займляе пра сябе. Пухліна ў выглядзе маленькага вузельчыка — усяго некалькі міліметраў у дыяметры — можа існаваць гадамі і не выклікаць ніякіх сімптомаў. На гэтым этапе развіцця хваробы вельмі цяжка западозрыць пры пальцавым і нават ультрагукавым даследаванні прастаты. Дзякуючы ўкараненню ў клінічную практыку вызначэння прастатычнага спецыфічнага антыгена — ПСА — стала магчымым распазнаванне ранніх, дакладных стадыяў раку прастаты. Прастат-спецыфічны антыген —

гэта бялковае рэчыва, якое вырабляецца клеткамі прастаты. Павышэнне канцэнтрацыі гэтага маркера ў крыві часам можа мець месца пры банальных хранічных прастатэце, дабрыякаснай гіперплазіі прастаты і нават пасля палавога кантакту. І ўсё ж такі найбольш частай прычынай з'яўлення раку прастаты. Прычым устаноўлена, што ўзроўні ПСА звычайна пачынаюць павялічвацца прыкладна за 5-7 гадоў да клінічнага выяўлення хваробы.

— **У чым заключаецца прафілактыка раку палавых органаў у мужчын?**
— Галоўнымі фактарамі рызыкі ў развіцці раку прастаты з'яўляюцца ўзрост, спадчынасць, лад харчавання і расавае прыналежнасць. Што датычыцца ўзросту, то асноўная большасць хворых — гэта мужчыны ва ўзросце 60-80 гадоў. Захворванне ў рэдкіх выпадках можа сустракацца і ў больш раннім узросце, і тады, як правіла, яно працякае больш злаякасна.

— **У якіх медыцынскіх установах Мінска і рэспублікі можна зрабіць такі аналіз?**
— На сёння даследаванне крыві на ПСА праводзіцца ва ўсіх шмат-профільных клініках краіны, анкалагічных дыспансэрах, многіх раённых паліклініках, камерцыйных медыцынскіх і біяхімічных лабараторыях. Даследаванне часцей за ўсё п'янае.

— **У якасці ступені аб'ектыўнасці з'яўляецца аргументам вынік?**
— Для вызначэння ўзроўню ПСА неабходна здаць аналіз крыві з вельмі высокай дакладнасцю.

— **Што можна сказаць пра ролі сексуальнага жыцця ў развіцці раку прастаты?**
— Роль сексуальнага жыцця ў развіцці раку прастаты не дастаткова вывучаная па аб'ектыўных прычынах. Усе вядомыя анкетныя апытальнікі ў лепшым выпадку выяўляюць ступень палавой актыўнасці першай ці другой ступені роднасці і ў 8 і болей разоў, калі хварэлі сваёй абодвух ступеняў. Паўнацэннае рызыка развіцця раку прастаты з'яўляецца тлумачэнне ўжыванне тлушчавых жывёльнага паходжання, недастатковае ўжыванне жоўта-зялёных фруктаў. Ежа ў рэгіёнах з нізкай распаўсюджанасцю раку прастаты (у азіяцкіх краінах, Паўднёвай Еўропе, на Далёкім Усходзе) багатая на грубавалікатую клетчатку ў гародніне. Апошняе ўтрымлівае так званыя фітаэстэрыны — рэчывы, здольныя блакіраваць пераўтварэнні ў арганізм мужчынскага палавога гармону тэстастэру ў актыўныя метабаліты, якія, як лічыцца, і выклікаюць развіццё ракавых клетак у прастатэ. Найбольшая колькасць фітаэстэ-

рагеаў утрымліваецца ў прадуктах з соі. Дарчы, цыква, што ў яноўцы, якія пастаянна пражываюць у ЗША, рызыка захварэць на рак прастаты ў 100 разоў перавышае рызыку развіцця гэтай хваробы ў мужчын у самой Японіі... Таксама з рэчыва, якія зніжаюць верагоднасць развіцця раку прастаты, неабходна адзначаць ліпалін, які ў вялікай колькасці ўтрымліваецца ў памідорах і прадуктах з іх. Важную ролю адігрываюць вітаміны А, Е, Д і мікраэлемент селен.

— **Святлана БАРЫСЕНКА.**

АДКАЗНАСЦЬ НЕ ЗАКАНЧВАЕЦА З ВЫХАДАМ ПРАДУКЦЫІ ЗА ВАРОТЫ

ТАКУЮ пазіцыю выказаў генеральны дырэктар Міжнароднай асацыяцыі вытворцаў угнаенняў (ІФА) Люк Ман на сустрэчы са спецыялістамі адкрытага акцыянернага таварыства «Гродна-Азот» у рамках свайго першага візіту ў Беларусь.

Наша даведка
Міжнародная асацыяцыя вытворцаў угнаенняў заснавана ў 1927 годзе і налічвае цяпер больш за 500 членаў у 85 краінах, штаб-кватэра размешчана ў Парыжы. Кампаніі — члены асацыяцыі прадстаўляюць усё віды дзейнасці, звязанай з угнаеннямі, адпаведнымі відам сьраванні і прамежкавай прадукцыі. У асацыяцыю таксама ўваходзяць арганізацыі, якія займаюцца арганізацыяй даследаванняў і адукацыяй кадраў. Сяроднагадавы аб'ём вытворчасці сусветнай галіны угнаенняў у апошні час складае каля 170 мільянаў тон.

ІФА займаецца аналізам перспектыв развіцця сельскай гаспадаркі ў свеце і аналізам попыту на угнаенні, п'ятанымі інавацыі ў сферы вытворчых тэхналогій, бізнэс-стратэгіі, а таксама ўплывам прымянення угнаенняў на здароўе чалавека і навакольнае асяроддзе.

— Становіцца спраў на рынку угнаенняў пасля мінулага года, калі прадзюжэ зніжыла, сёбета нармалізаваў, мы прагназуем павелічэнне попыту на азотныя, фосфарныя, калійныя угнаенні, — адзначаў Люк Ман. — Пры гэтым на першае месца выходзяць пытанні не толькі скарачэння затрат на выпуск прадукцыі, асваення новых яе відаў, але і эфектыўнага выкарыстання угнаенняў у сельскай гаспадарцы.

На думку кіраўніка ІФА, адказнасць вытворцаў угнаенняў не заканчваецца з выходам прадукцыі за вароты заводу. Вытворцы павінны суправаджаць свой тавар, абразна кажучы, да апошняга моманту яго «жыцця». Гэта значыць — цесна супрацоўнічаць з аграрнікамі, даючы ім усю патрэбную інфармацыю, каб унесене угнаенняў было правільным, навуковаабгрунтаваным і, адпаведна, больш эфектыўным.

Яшчэ адна важная задача вытворцаў угнаенняў і суб'ектў сельскагаспадарчай дзейнасці ў тым, лічыць Люк Ман, каб на першым плане заўсёды было здароўе чалавека, які спажывае вырашчаныя ім прадукты харчавання. Пры гэтым пра карыснае мікраэлементы, вітаміны трэба думаць не толькі купляючы іх у аптэках, а ўжо на стадыі вытворчасці угнаенняў. Генеральны дырэктар ІФА прыёў прыклад Фінляндыі, дзе сельскагаспадарчыя расліны ўжо пры ўнесеным угнаенняў падпісваюцца селенам. Гэта мера, паводле ацэнкі спецыялістаў, становіцца паўплываюча на скарачэнне рызыкі сардэчна-сасудзістых захворванняў.

Дарчы, Міжнародная асацыяцыя вытворцаў угнаенняў заснавала спецыяльную ўзнагароду для кампаній за лепшую працу ў кірунку бяспекі прадукцыі, аховы здароўя людзей і навакольнага асяроддзя. — Наша прадпрыемства ўваходзіць у сусветную сістэму вытворцаў угнаенняў, і таму сустрача з кіраўніком ІФА для нас вельмі карысна, каб, як кажуць, адчуць пульс усёй планеты ў гэтых пытаннях, адчуць тэндэнцыі, звязаныя не толькі з вытворчасцю прадукцыі, але і яе прымяненнем, — адзначаў кіраўнік ААТ «Гродна Азот» Ігар Жылін. — Гэта дазваляе больш пісьменна і эфектыўна падыходзіць да кіравання прадпрыемствам, каб быць канкурэнтаздольным на сусветным рынку.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай хакейнай зборнай стаў Эдуард Занкавец

Кандыдатура Міхаіла Захарава нават не разглядалася

ГЛАГОЎНЫМ трэнерам нацыянальнай зборнай па хакеі на маючым адбыцца праз месяц чэмпіянаце свету ў Германіі будзе Эдуард Занкавец. Пра гэта паведаміў старшыня федэрацыі хакея Юген Ворсін на пасяджэнні выканкама. Акрамя Занкаўца ў трэнерскі штаб уключаны Аляксандр Андрэеўскі, Уладзімір Цыплакоў і Андрэй Гусаў. Названых кандыдатаў федэрацыя прапануе Міністэрству спорту і турызму, якое павінна заключыць кантракты са спецыялістамі. Кандыдатура Міхаіла Захарава, які ўзначальваў каманду на Алімпіядзе ў Ванкуверы, на гэты раз не разглядалася. Як растлумачыў Юген Ворсін, трэнер падпісаў кантракт са зборнай Украіны, і гэта было асноўнай прычынай пошуку іншых кандыдатаў. Шукаць замежных спецыялістаў, на думку кіраўніка федэрацыі, за месяц да чэмпіянату свету немагчыма. Задача-мінімум для нашай каманды на сусветным першынстве — трапіць у васьмерку наймацнейшых. З 9 красавіка нацыянальная дзюрына накіроўваецца на зборы перад сусветным першынствам.

— Сёння цалкам вырашана, што на чэмпіянат свету ў Германію наду зборную павязе трэнерскі штаб пад кіраўніцтвам Эдуарда Занкаўца. Мы абмеркавалі гэтыя кандыдатуры і ў Федэрацыі, і на выканкаме, і з трэнерамі. Цяпер мы прапануем іх Міністэрству, якое павінна заключыць з імі кантракты. А план падрыхтоўкі сфарміруем разам з трэнерамі.

— **Чаму выбар выпіпаў менавіта на беларускіх спецыялістаў?**
— У нас няма часу для разгляду замежных спецыялістаў. Усе тыя, хто здольны працаваць са зборнымі, на наш погляд, разабраныя. А той, хто не патрэбны саваё зборнай, нам навошта? У 2014 годзе мы прымаем у сабе чэмпіянат свету. І павінны развіваць свой хакей, стымуляваць працу айчынных трэнераў, рабіць стаўку на нашых хакеістаў. За месяц да спаборніцтваў запрашаць «барына», які крыху пазаймаецца з камандай, выйграе ці праіграе, развернецца і з'едзе, лічы нам правільным. Мы прайшлі 4 чэмпіянаты свету з канадскімі спецыялістамі, на мой погляд, гэтага дастаткова, каб чамусьці навучыцца.

— **Калі каманда не трапіць у васьмерку, названыя трэнеры ўсё адно працягнуць з ёй працаваць?**
— Не, пакуль мы так пытанне не ставім. Гэта лакальны чэмпіянат, які павінна паказаць гадоўнасць трэнераў да такой работы, да таго ж мы павінны запэўніць, што нашы трэнеры могуць справіцца з такой задачай.

— **Трое з чацвярці працуюць у нашым чэмпіянаце, якія ведаюць хакеістаў і ім прасцей кіраваць, чым чалавеку, які аднекуль прыедзе.**
— Як старшыня Федэрацыі, вы баіцеся за вынік на чэмпіянаце свету?
— Я разумю, што спорт — такая рэч, дзе мы разлічваем, спадзімся,

плануем вынік, але можам не дасягнуць яго. Нават з дрэннай гульні мой стаць сёмымі, а можна паказаць выдатны хакей і стаць дзевятымі-дзясятым. Нам важна ўбачыць каманду, на якую можна рабіць стаўку ў 2014 годзе.

— **Што будзе, калі Міхаіл Захараў выведзе зборную Украіны ў элітны дывізіён? Атрымліваецца так, што з аднаго боку Міхаіл Захараў, з іншага — квартэт названых трэнераў...**
— Я лічу Захарава нашым трэнерам. Толькі з-за таго, што ў яго ёсць абавязальнасць перад украінскай федэрацыяй хакея, ён працуе ў украінскай, а не з беларускай зборнай. Калі б нам вельмі патрэбны быў Захараў, мы павінны былі вырашаць гэта пытанне з украінскай федэрацыяй найперш. Але Украіна аказалася б у такой жа сітуацыі, які і мы за месяц да сусветнага першынства.

— **Захараў не прапаноўваў свае паслугі перад чэмпіянатам?**
— Ён адказаў чалавеку, бо ён падпісаў кантракты і павінен па іх працаваць.

— **Калі б Захараў не быў заняты з украінскай зборнай, вы б даверылі яму нашу каманду?**
— Маё меркаванне было такім: трэнер, які адрацаваў з нацыянальнай камандай Алімпіяды гульні, павінен мець магчымасць папрацаваць на чэмпіянаце свету. У яго была б перавага, па меншай меры.

— **Хто прапанаваў кандыдатуру Занкаўца?**
— Цыплакоў, і Гусаў, і Андрэеўскі назвалі менавіта яго, калі я з імі размаўляў. Эдуард Занкавец прапанаваў уключыць у штаб Лёіса, які працаваў з камандай на Алімпіядзе. Паводле меркавання таго ж Захарава, ён вельмі дапамог камандзе. Але пакуль не-

вядома, ці пагодзіцца Лёіс.

— **Эдуард Занкавец адразу пагадзіўся ўзначаліць каманду ці браў час на роздум?**
— Ён гатовы быў адразу, праўда, з умовай абмеркавання некаторых кандыдатаў трэнерскага штаба.

— **На ваш погляд, меркаванне гульцоў каманды трэба ўлічваць пры назначэнні галоўнага трэнера?**
— Каманда не можа выбіраць сабе трэнера. З іншага боку, паказваючы іх меркаванне можна, улічваючы, што некаторыя гульцы і трэнеры калісьці разам выступалі. Як гулец, я асабіста ведаю, што ні ў якой камандзе гульцы трэнера не выбіраюць.

— **Кандыдатура новага настаўніка мінскага «Дынама» Сікоры не разглядалася?**
— Ён настаўнік «Дынама». А на тое, што ён будзе паралельна працаваць з нацыянальнай зборнай, ніхто не разлічваў. Магчыма, у будучыні пры нейкіх абставінах і ўзнікне такі варыянт, але пакуль мы яго не разглядаем. Андрэеўскі — таксама трэнер мінскага «Дынама».

— **Кандыдатура Уладзіміра Крыкуноў, з якім наша зборная дасягнула найвышэйшага выніку — чацвёртага месца на Алімпіядзе ў Солт-Лэйк Сіці, таксама не разглядалася?**
— Мяне непаклоў яго адарванасць ад Беларусі. Летам яшчэ момант было яго кандыдатуру разглядаць, а за месяц да чэмпіянату — позна. Хоць, на мой погляд, Крыкуноў — надзвычай прафесійны трэнер, менавіта я яго запрашаў пад нацыянальную каманду перад Солт-Лэйк Сіці. І гэта ён сабраў тую каманду.

— **У КХЛ у наступным сезоне з'явіцца другая беларуская каманда?**
— Наступны сезон у Адкрытым чэмпіянаце Беларусі мы пачнем у тым жа складзе — 14 камандаў, сярод іх і «Юнацтва».

Алена АЎЧЫННІКАВА.

КОСМАС КІТА

100-годдзе адзначае беларус, які стварыў магчымасць лятаць

Акадэмік міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіта, напэўна, не магчыма назваць лётчынікам. Бо ўсё, пра што ён марыў, яму здавалася абсалютна рэальным. Ён стаў сусветна вядомым матэматыкам, фізікам, доктарам філасофскіх навук дзюкуючы таму, што займаўся канкрэтнай справай — далучыцца да распрацовак у ракетабудаванні, стаў аўтарам першага ў свеце падручніка па ракетнай тэхніцы і ракетным паліве. Праўда, гэта было далёка за межамі радзімы. Пасля вайны Барыс Кіт жыў у Еўропе, у Амерыцы, дзе і рэалізаваў свой матэматычны талент. Але нават жыццё сярод іншых народаў, ён праз усё жыццё пранёс сваю родную мову — беларускую. І ў свае 100 гадоў Барыс Уладзіміравіч Кіт застаецца найперш беларусам, хоць жыць цяпер у Германіі.

Ён духовна звязаны са сваёй роднай Навагрудчынай. Тут скончыў беларускую гімназію, дзе мेलі магчымасць навукаўца на роднай мове дзеці сяляна. Потым таленты вучня паступілі ў Віленскі ўніверсітэт. Аднак нават там цікавіцца тым, што адбывалася на радзіме. А там, у Навагрудку, яго родную гімназію зачынілі — у Заходняй Беларусі выніцтва па-беларуску стала складана. Барыс Кіт зрабіў усё, каб яго маладыя землякі маглі працягваць навучанне па-беларуску — у Віленскай беларускай гімназіі, а ў 1938 годзе ён перавёз усё вучня ўжо на радзіму. І сам працаваў настаўнікам матэматыкі, выкладаючы гэты складаны прадмет па-беларуску. Галоўнае, што ён прывіў сваім вучням — жадаанне стаць адвакатамі беларусамі. Нягледзячы ні на што. Яго паважалі, яго гатовы былі адстойваць менавіта вучні, калі на іх любімага настаўніка данеслі і ён патрапіў да гестапаўцаў...

У жыцці бываюць розныя выпрабаванні, бываюць рашэнні, якія кардынальна могуць змяніць лёс. Такім было рашэнне пакінуць радзіму. Прыродны розум, неверагодная асабістая здольнасць, беларуская рулінасць і працаздольнасць дапамагалі Барысу Кіту не проста выжыць у эміграцыі, але і сказаць сваё слова ў вышні. Слова не ў нейкага аднаго народа ці краіны — для чалавецтва, хутчэй за ўсё. Бо менавіта Барыс Кіт удзельнічаў у якасці эксперта ў перамовах аб супрацьдзейнасці ў камісійна галіне паміж ЗША і СССР. За мяжой вырастаў яго тры сыны, кожны з іх стаў самадзяткавай асобай, бацьку б толькі давацтва. Аднак жыццё далёка ад радзімы. Барыс Уладзіміравіч Кіт адчуваў сваю прыналежнасць да беларускай зямлі. Ён заўсёды цікавіўся, што адбываецца дома, чым жывуць людзі. Пра што і ў якой мове яны цяпер размаўляюць. Ці марца пра тое, каб расправіць крылы і ўзняцца над мітуснёй? Барыс Кіт з'яўляецца ганаровым грамадзянінам Навагрудка. А ў яго роднай Навагрудскай школе адкрыты музей і яго нагара.

Ларыса ЦІМОШЫК.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 7 мая 2010 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИНСКОМ РАЙОНЕ

	Лот 1	Лот 2	Лот 3	Лот 4	Лот 5	Лот 6	Лот 7	Лот 8
1 Адрес земельного участка	Папернянскі с/с, д. Семково, участок № 107	Папернянскі с/с, д. Семково, участок № 108	Папернянскі с/с, д. Семково, участок № 109	Папернянскі с/с, д. Семково, участок № 110	Михановічскі с/с, п. Михановічы	Ждановічскі с/с, д. Тарасова, ул. Ключевая	Ждановічскі с/с, д. Тарасова, ул. Луговая	Магучіцкі с/с, г.п. Магучіцы, ул. Зелёная
2 Кадастровый номер	623685510601001262	623685510601001261	623685510601001260	623685510601001259	623684204601001287	623681709601001885	623681709601001884	623655500001000347
3 Площадь земельного участка	0,1425 га	0,1427 га	0,1429 га	0,1504 га	0,1397 га	0,1604 га	0,1521 га	0,0750 га
4 Целевое назначение	для строительства и обслуживания жилого дома							
5 Расходы по подготовке документации (рублей)	859 960	859 960	859 960	859 960	600 670	1 668 893	1 608 785	968 374
6 Начальная цена земельного участка (рублей)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	35 000 000	44 000 000	42 000 000	40 000 000
7 Задаток (рублей)	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 400 000	4 100 000	4 100 000	3 900 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшешского, д. 8. Дата проведения: 7.05.2010 г. в 9.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшешского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов 3.05.2010 г. Контактные телефоны: (8 025) 92 761 92, 204 11 62, 204 35 25.

Задаток за участие в аукционе на Лоты 1-4 перечисляется на расчетный Папернянскі сельскагаспадарчы пункт № 3604621120154, ф-л 614 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНН 600052411, ОКПО 04430453, код платежа 04901.

На Лот 5 — на расчетный счет Михановічскага сельскагаспадарчы пункт № 3604621090138 в филиале 614 АСБ «Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНН 600303747, код платежа 04901.

На Лоты 6, 7 — на расчетный счет Ждановічскага сельскагаспадарчы пункт № 3604621030059 ГУ МФ РБ по Минской области (УНК 103), ф-л № 614 АСБ «Беларусбанк», код 520, УНН 600537220, назначение платежа — 04901.

На Лот 8 — на расчетный счет Магучіцкага посылполека № 3604621080119 в филиале 614 АСБ «Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНН 600452694, код платежа 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем сельсисполкоме.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из

участников аукциона после трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае местный исполнительный комитет в течение 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся принимает решение о предоставлении ему земельного участка в частную собственность. В течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения гражданин обязан внести плату за земельный участок в размере его начальной цены, увеличенной на 5 %, возместить расходы, связанные с подготовкой аукциона и документацией, необходимой для его проведения, и исполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона).

Документы, необходимые для участия в аукционе:

1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.

2. Заверенные банком копии платежных поручений о внесении задатка на расчетный счет.

3. Гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта).

3.1 Представителем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан — документ, удостоверяющий личность.

Ахвярамі вяскоўца сталі пенсіянеркі...

Дзікі выпадак у мінулыя нядзелю меў месца ў вёсцы Лотава, што ў Мядзельскім раёне: п'яны жыхар з вёскі Рожка металічнымі прутамі і драўлянай палкай збіў трох пенсіянерак, адна з якіх загінула на месцы здарэння, а другую ўжо ў бальніцы ўрачы, на жаль, не змоглі выратаваць. Паводле звестак аддзялення інфармацыі і грамадскай сувязі УУС Мінблвыканкама, 29-гадовае глухмяныя вясковец, якога раней судзілі за крадзяжы і хуліганства і які стаіць на ўліку ў псіхіятра, каля дзевяці гадзін вечара разбіў акно і залез у хату да 77-гадовай бабуні. Гаспадыня, а таксама дзве мясцовыя жыхаркі — пенсіянеркі 1950 і 1935 гадоў нараджэння — нічога не змоглі супрацьстаяць злымым, які, узброіўшыся металічнымі прутамі і палкай, без літасці збіваў пацярпелых. Адна з жанчын ад атрыманых пашкоджанняў памрла на месцы, а гаспадыня праз некалькі гадзін у бальніцы. Яшчэ адна пацярпела пад закрыйтай чэрапапа-мазгавой траўмай, пераламам правай рукі і ударамі твару шпіталізаваная. Цяпер па гэтым факце праводзіць пракуратура.

Ігар ГРЫШЫН.

ИНФОРМАЦИЯ о проведении аукциона без условий по продаже имущества, обращенного в доход государства

Адрес объекта и его наименование	- гараж, расположенный по адресу: Минская обл., г. Вилейка, ул. Дзержинского, 6. Начальная цена 24 000 000 рублей; - ангар 1, расположенный по адресу: Минская обл., Воложинский р-н, участок Троики общей площадью 800 кв.м. Начальная цена 121 770 000 рублей; - ангар 2, расположенный по адресу: Минская обл., Узденский р-н, п. Смолзавод, общей площадью 240 кв.м. Начальная цена 28 260 000 рублей; - цех переработки молока, общей площадью 569,9 кв.м, гараж общей площадью 92
----------------------------------	--

ТАНЕЦ БЕЗ МЕЖАЎ

Умінныя выхадныя ў сталічным Футбольным манежы адбыліся спарбінцыты на экстрэмальных відах спорту і сучасных танцах «Чэл з Extreme Games Belarus 2010». Цягам трох дзён турнір праходзіў адначасова на чатырох пляцоўках, і заняў амаль усю плошчу манежа. За званне лепшага спарбінцытэй скейтбардысты і ролеры, велатрыялісты, акрабаты, але збольшага — танцоры як з Беларусі, так і з краін СНД і Еўропы. Таксама ў межах турніру 4 красавіка прайшоў Адкрыты чэмпіянат краіны па чырлідзінгу (гэта хоць і не экстрэмальная танца, затое, як правіла, выдатна шоу), які сабраў 14 танцавальных груп падтрымкі з Мінска, Гродна і Брэста. Усяго ж у мерапрыемстве «засвяціліся» каля 5000 спартсменаў і танцораў з 20 краін.



Некалькі тысяч выканаўцаў сучасных танцаў, раздзеленыя па конкурсных стылях (хіп-хоп, дыска, хаус, фрыстайл, тэктонік і г.д.), катэгорыях (сола, дуэт, малая група, фармэйшн) і ўзроставых групках (ад усіх маленіх дзяцей 2002 года нараджэння і маладзейшых да юнакоў і дзяўчат ад 16 гадоў і больш), пад пільным наглядом судзейскай калегіі дэманстравалі свае конкурсныя нумары, і кожнаму, зразумела, хацелася стаць пераможцам. Але строгае міжнароднае журы, у якое ўвайшлі «зоркі» сучасных танцавальных стыляў — пераможцы прэстыжных турніраў, вопытныя харэографы і педагогі з ЗША, Францыі, Германіі, Бельгіі, Польшчы, Украіны, Літвы, Латвіі, Расіі і Беларусі — выстаўляла ацэнкі незалежна ад сабасістых сімпатый — за харэаграфію, музычнасць, паставачную работу, ідэю танца і артыстызм саміх выканаўцаў. А ўжо «за кадрам» адначалі, што ўзровень падрыхтоўкі удзельнікаў прыкметна вырас, хвалілі асобных танцораў і каманды і запрашалі некаторых з іх на наступны міжнародны чэмпіянат, што адбудзецца ў Санкт-Пецярбургу.



Самым масавым і папулярным сярод удзельнікаў кірункам стаў хіп-хоп — спарбінцыты па гэтай дысцыпліне доўжыліся цэлы дзень. Што ж да самага відовішчага... «У нас усё відовішчае! — запэўнілі арганізатары. — Кожны наведнік можа знайсці штосьці цікавае для сябе». Шчыльна аблеплены публікай танцавальня і спартыўная пляцоўка гэта толькі пацярджалі. А ўжо якія жарцы тут віравалі! У першыя дні на велатрыялі, напрыклад, судзіям давалася парушыць імі ж вызначаны рэгламент і прысудзіць два трыція месцы — настолькі ўразлілі журы і публіку спартсмены. У танцавальным стылі тэктонік, да радасці землякоў, «парвала залу» і ўзяла перамогу беларуская каманда «ElectroBullets». Эрэлты, сваёй доля славы і апладзісмантаў дасталася ўсім трыумфатарам на закрыцці турніру, падчас фінальнага «Шоу чэмпіёнаў», дзе выступілі лепшыя з лепшых.



«Сучасная моладзь мае вялікае жаданне займацца экстрэмальнымі відамі спорту, аднак, на жаль, у нас мала для гэтага спецыялізаваных школ і секцый. Таму падтрымка гэтых спарбінцытэй — гэта наш унёсак у папулярнасць сучасных танцаў, прапаганда здаровага ладу жыцця і прыцягненне моладзі Беларусі да спорту», — адзначыла прадстаўнік суарганізатараў турніру, дырэктар па маркетынгу гандлёвай маркі «Чэлз» Ганна Шчогалева.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК. Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Будні «Аховы»

ГЕРА — ГУЧЫЦЬ ГЕРАІЧНА
Міліцэйскі нарад групы затрымання Дэпартаменту аховы (Ленінскага раёна) г. Брэста ў складзе старшыні Андрэя Кавалевіча (на фота справа) і сяржанта Тараса Катковіча заўсёды вызначаецца высокім прафесіяналізмам і аперацыйнасцю ў прыняцці неабходных мераў падчас насення службы. Баявыя эмпаж супрацоўнікаў, якія служыць пад знакам «савы», удала дапаўняе нямецкая аўчарка Гера. Плявае слоў міліцыянера-кінолага Тараса Катковіча, сабаку адводзіцца вельмі важнае значэнне ў падтрыманні грамадскага парадку на вуліцах, у парках і скверах. Ён не рэагуе на братаў сваіх меншых — «барскаў» і «палканяў», якія бегуюць на гарадскіх вуліцах, аднак у імягне можа выканаць каманду свайго гаспадара. Адмысловае паразуменне міліцэйскага экіпажа і сабакі з'яўляюцца фактарам стрымання для многіх патэнцыйных парушальнікаў спакойнага жыцця законапаласлушных брэстаўчан.



Фота Аліксандра ГЕРАСІМІКА

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Рэспубліка Беларусь,
220004, г. Мінск, ул. К. Цеткін, 51

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2010 г.

(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	4	26 200,4	17 770,9
3	Средства в Национальном банке	1102	5	77 802,4	68 856,0
4	Ценные бумаги:	1103	6	45 153,2	47 504,3
	для торговли	11031		8 368,3	47 504,3
	удерживаемые до погашения	11032		-	-
	в наличии для продажи	11033		36 784,9	-
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	7	393 513,7	259 038,4
6	Кредиты клиентам	1106	8	1 128 366,3	892 246,9
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	9	470,7	470,7
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	10	72 851,3	43 002,6
9	Прочие активы	1109	11	28 214,0	11 024,8
10	ИТОГО АКТИВЫ	110		1 772 572,0	1 339 914,6
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Средства Национального банка	1202		1 022,3	0,2
13	Кредиты и другие средства банков	1205	12	528 261,0	428 629,4
14	Средства клиентов	1206	13	849 160,2	689 228,1
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	14	152 940,7	20 691,9
16	Прочие обязательства	1209	15	25 691,9	14 078,5
17	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120		1 557 076,1	1 152 628,1
18	КАПИТАЛ				
19	Уставный фонд	1211		84 370,2	84 264,6
20	Эмиссионный доход	1212		34 320,3	34 320,3
21	Резервный фонд	1213		16 891,6	13 553,6
22	Накопленная прибыль	1214		65 637,9	42 707,1
23	Фонд переоценки статей баланса	1215		14 275,9	12 440,9
24	ВСЕГО капитал	121	16	215 495,9	187 286,5
25	ИТОГО обязательства и капитал	12		1 772 572,0	1 339 914,6
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ				
27	Требования	1301		1 684 549,7	535 624,4
28	Обязательства	1302		382 516,9	356 040,2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2009 год

(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		167 003,1	87 207,3
2	Процентные расходы	2012		84 293,6	48 364,2
3	Чистые процентные доходы	201	17	82 709,5	38 843,1
4	Комиссионные доходы	2021		34 673,8	20 930,9
5	Комиссионные расходы	2022		8 250,0	2 315,1
6	Чистые комиссионные доходы	202	18	26 423,8	18 615,8
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	19	9 914,3	16 403,0
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	20	(-110,9)	40,6
9	Доход в форме дивидендов	205		0,1	0,1
10	Чистые отчисления в резервы	206	21	39 636,7	6 028,0
11	Прочие доходы	207	22	26 121,9	2 714,9
12	Операционные расходы	208	23	58 919,7	44 262,5
13	Прочие расходы	209	24	17 092,2	3 508,3
14	Налог на прибыль	210		1 501,7	3 086,7
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		27 908,4	19 732,0
	Базовая прибыль на простую акцию		25	99 235,31	135 151,85
	Разводненная прибыль на простую акцию			-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2009 год

(в миллионах белорусских рублей)								
№ п/п	Наименование показателей	Символ	Наименование статей капитала					
			уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	всего капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. За год, предшествующий отчетному								
1	Остаток на 1 января 2008 г.	3011	40 005,6	34 320,3	7 207,9	30 323,6	8 210,6	120 068,0
2	Изменения статей капитала	3012	44 259,0	-	6 345,7	12 383,5	4 230,3	67 218,5
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	19 732,0	4 230,3	23 962,3
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	-	6 345,7	(-6 345,7)	x	-
2.3	операции с учредителями (участниками)	30123	44 259,0	-	-	(-1 002,8)	x	43 256,2
2.4	вношение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	44 259,0	-	x	x	x	44 259,0
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(-1 002,8)	x	(-1 002,8)
2.6	операции с собственными выпущенными акциями	301233	-	x	x	x	x	-
2.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-
2.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 1 января 2009 г.	3013	84 264,6	34 320,3	13 553,6	42 707,1	12 440,9	187 286,5
Раздел II. За отчетный год								
4	Остаток на 1 января 2009 г.	3011	84 264,6	34 320,3	13 553,6	42 707,1	12 440,9	187 286,5
5	Изменения статей капитала	3012	105,6	-	3 338,0	22 930,8	1 835,0	28 209,4
5.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	27 908,4	1 835,0	29 743,4
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	3 338,0	(-3 338,0)	x	-
5.3	операции с учредителями (участниками)	30123	105,6	-	-	(-1 639,6)	x	(-1 534,0)
5.4	вношение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	-	x	x	-
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(-1 639,6)	x	(-1 639,6)
5.6	операции с собственными выпущенными акциями	301233	105,6	x	x	x	x	105,6
5.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-
5.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 1 января 2010 г.	3013	84 370,2	34 320,3	16 891,6	65 637,9	14 275,9	215 495,9

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2009 год

(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 год	2008 год
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль за отчетный период	301211		27 908,4	19 732,0
2	Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период	301212		1 835,0	4 230,3
2.1	В том числе: переоценка основных средств	3012121		1 048,5	3 423,8
2.2	переоценка незавершенного строительства и неустоановленного оборудования	3012122		786,5	806,5
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123		-	-
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124		-	-
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125		-	-
3	ИТОГО совокупный доход за отчетный период	30121		29 743,4	23 962,3

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПАДВЁЎ ВЫНІКІ СВАЁЙ РАБОТЫ ЗА 2009 ГОД

29 сакавіка адбыўся сход акцыянераў Банка ВТБ (Беларусь). Банк ВТБ (Беларусь), які структурна уваходзіць у міжнародную фінансавую групу ВТБ, у 2009 годзе захаваў станоўчую дынаміку развіцця па асноўных накірунках дзейнасці. Чысты прыбытак Банка ВТБ (Беларусь) за справядзачны перыяд вырас у параўнанні з 2008 годам на 41 % і склаў 27,9 млрд беларускіх рублёў. Уласны капітал вырас у 1,2 раза і дасягнуў 215,5 млрд беларускіх рублёў. Аб'ём прыцягну-

тых рэсурсаў за мінулы год вырас на 35 %, дасягнуўшы па стане на 01.01.2010 г. 1,56 трлн беларускіх рублёў. Актывы выраслі ў 1,3 раза і перавысілі 1,77 трлн беларускіх рублёў. Рэнтабельнасць нарматыўнага капіталу склала 10 %, рэнтабельнасць актываў — 1,8 %. У параўнанні з 2008 годам крэдытны партфель вырас на 26,5 % і склаў 1 128,4 млрд беларускіх рублёў. Доля праблемных крэдытаў у крэдытным партфелі банка — 3,95 %, што ніжэй за індэксны параметр, вызначаны Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь.

У 2009 годзе Банк ВТБ (Беларусь) умацаваў свае пазіцыі ў карпаратыўным сегменце. Колькасць карпаратыўных кліентаў, якія абслугоўваюцца банкам, павялічылася на 51 % і на канец справядзачнага перыяду налічвала 5883, а партфель іх сродкаў за год вырас на 13 %, склаўшы 618 млрд беларускіх рублёў. Аб'ём крэдытаў, выддзеных юрыдычным асобам, за год вырас у 1,3 раза, дасягнуўшы 914 млрд беларускіх рублёў. Быў зафіксаваны рост аб'ёмаў укладу фізічных асобаў у 1,6 раза і па стане на 1 студзеня 2010 года склаў 231 млрд беларускіх рублёў. Працягваючы пашырэнне сваёй банкаўскай сеткі, Банк ВТБ (Беларусь) у 2009 годзе адкрыў новыя дадатковыя офісы ў Мінску, а таксама ў гарадах Салігорск, Мазыр, Светлагорск, Магілёў, Наваполацк, Гродна, Брэст і Гомель. У планах банка на 2010 год — рост усіх асноўных бізнэс-паказчыкаў, істотнае павелічэнне крэдытнага і дэпазітнага партфеляў і далейшае пашырэнне геаграфіі прысутнасці. ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь) (раней

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2009 год

(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	7010		167 003,1	87 207,3
3	Уплаченные процентные расходы	7011		(-85 707,0)	(-42 451,4)
4	Полученные комиссионные доходы	7012		34 673,8	20 930,9
5	Уплаченные комиссионные расходы	7013		(-7 204,4)	(-2 314,7)
6	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	7014		16 835,1	17 963,5
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	7015		(-5,3)	(-3,4)
8	Доход в форме дивидендов	7016		0,1	-
9	Прочие полученные доходы	7017		25 995,2	352,2
10	Прочие уплаченные расходы	7018		(-69 037,2)	(-43 450,5)
11	Уплаченный налог на прибыль	7019		(-1 501,7)	(-3 086,7)
12	Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах	701		81 051,7	35 147,2
13	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	7020		5 001,8	(-4 299,8)
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	7021		1 577,9	(-8 769,7)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов и других денежных средств в банках	7022		(-22 977,9)	(-56 101,4)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	7023		(-101 821,7)	(-468 235,4)

«МОВА — ГЭТА ЎВЕСЬ ЧАСНЫ СЛОВАРУХ»

Прэм'ера нашай рубрыкі не засталася незаўважанай. Першым прыйшлі водгукі на сайт «Звязды» ад мабільных чытачоў:

Вельмі ўсцешаны сапраўды «звяздоўскім» матэрыялам. Болей бы такіх дыскусійных матэрыялаў па пытаньнях адукацыі, мовы, гісторыі, літаратуры. Было б цудоўна стварыць сваёсаблы клуб чытачоў і абмяркоўваць навінкі беларускай літаратуры.

Раман.

Вельмі цікава. Гэта справа павышае павагу да вашай рэдакцыі:))) Хацеў бы параіць вам звярнуцца па «цікавыя словы», сапраўды жывыя словы, у слоўнікі рэпрэсаваных дзеячаў беларускай культуры Ластоўскага (1924 год), Некрашэвіча і Байкова (1928 год). Напрыклад, як будзе «ПЕРИМЕТР» — Некрашэвіч і Байкова прыводзяць варыянт «АБВОД». У такіх слоўніках можна знайсці шмат цікавага і карыснага:)))

Іван.

Цяпер рыхтуюцца да друку лісты, дасланыя ў Мовазнаўца і мовадаўца

Дзякуючы гэтай чалавеку ў літаратурную беларускую мову ўвайшло не адно новае слова. Напрыклад, галеганіцы тэрмін «АДОРВЕНЬ» (рускі «ОТТОРЖЕНЕЦ»), які сёння ўжываецца ва ўсіх слоўніках, створаны на аналогіі са словам «выкапеле». Асобныя тэрміны прыйшлі не адразу. Так, у 1980 годзе ў сваёй «Стылістыцы беларускай мовы» навукоўца ўжыў тэрмін «афіцыйна-справавы стыль», але пры абмеркаванні кнігі ў Міністэрства народнай асветы было прапанавана замяніць яго на папулярнае талды каля «афіцыйна-дзелавы стыль». Толькі ў трэцім выданні стылістыкі (у 1992 годзе) аўтару удалося аднавіць першапачатковы варыянт.

Словы без прапіскі

Яшчэ з аспіранцкай часоў Алесь Александрвіч шукае словы. У мастацкіх тэкстах, у сродках масавай інфармацыі. Часам што цікавае падловіць і ў гутарцы людзей. Ён уважліва назірае, як развіваецца мова, выказвае меркаванні адносна ролі і лёсу некаторых слоў. Нават калі пэўнае слова ўваходзіць у слоўнік, гэта яшчэ не азначае, што яно застанецца беззменным. Часам словы ўдасканальваюць сваю форму, з'яўляюцца варыянтамі. Некалкі гадоў у часопісе «Роднае слова» Алесь Каўрус публікаваў «Словы без прапіскі». Гэта словы, выяўленыя ў тэкстах пісьменнікаў, у сродках масавай інфармацыі, але якіх няма ў слоўніках. У беларускай мове існуе шмат такіх слоў. Адны з іх збергаліся з даўня часоў, захаваліся ў людской памяці, іншыя ўзніклі нядаўна. Многія з гэтых слоў так і будуць ляжаць. Некаторым з іх, асабліва тым, якія не маюць аналагаў у сучаснай літаратурнай мове і могуць папоўніць яе, трэба надаваць асаблівую ўвагу, упэўнены навукоўца.

— Вядома, можна «ўзнаўляць» і старыя словы, але гэта не робіцца штучна. Слова выклікаецца да

«Слоўніцу» нашымі чытачамі. І першыя водгукі замацавалі адчуванне, што рубрыка гэтая будзе сапраўды жывой, бо ёсць шмат людзей, якія закаханыя ў родную мову, якія вераць у яе і якім за яе «баліць». А сама яна так і застаецца для нас яшчэ незнаёмай, нераскрытай, здольнай уразіць сваімі пакуль яшчэ не зафіксаванымі ніжкімі слоўнікамі здыбкімі.

Лісты нашых чытачоў пацярджэнне таму. Але ў гэтай рубрыцы мы збіраемся не толькі прэзентаваць словы забытыя і словы набытыя, а і распаўядаць пра людзей, якія прысвечваюць ёй жыццё і валодаюць найкаштоўнейшай інфармацыяй. Хочацца, каб у «Слоўніцы» выступалі даследчыкі моўных багаццяў. Сёння мы знаёмім з мовазнаўцам Алесем КАЎРУСАМ, які пагадзіўся стаць адным з нашых аўтараў. Між іншым, Алесь «Слоўніцу» прыдумана менавіта Алесем Александрвічам. Ну хіба можна сказаць лепш пра незлічоныя скарыкі нашай мовы!

рабіць у такім выпадку?
— Тут ёсць шмат спосабаў, у рэдкіх выпадках аўтары могуць і ствараць новыя словы. Некалі я пісаў пра Уладзіслава Дубоўку, яго ролі ў даследаванні і ўзабаганні мовы. Ён у сваіх артыкулах выступаў і як мовазнаўца, і як руплівец, які клапаціўся, дабу пра мову. Таму публікацыя называлася «Мовадаўца і мовазнаўца». Ці воль я вывучаю функцыянаванне беларускай мовы, мяне пераваж уяў цікавіць стылістычны і культурнамоўны аспекты. Наватвор «культурнамоўны» значыць «звязаны з даследаваннямі культуры мовы». Цікава, што яго не правілі карактары. А воль ад рускага «культура речі» наўрад ці ўтворыцца прыметнік.

Мы кажам субота — суботні, нядзеля — нядзельны, а тут раптам у адным тэксце бачу: «у часе АУТОРКАВАЙ сустрэчы». У слоўніку такога прыметніка няма, але слова

І ў слоўніках бываюць памылкі?

— У сваіх артыкулах вы заўважаеце, што багачце лексічных і граматычных сродкаў беларускай мовы не заўсёды належным чынам выкарыстоўваецца і навукова асэнсуюваецца. У чым прычына?

— Як ў любой справе, трэба любіць свой прадмет (мову), дасканаліць уменне карыстацца ім. Нядаўна выйшлі «Граматычны слоўнік дзеяслова» і «Граматычны слоўнік назойніка». Людзі, якія іх рыхтавалі, не ўлічылі ў пазначаны спецыфіку беларускай мовы. Пры напісанні слоўнікаў і граматык лінгвісты, натуральна, выкарыстоўваюць здыбкі рускіх мовазнаўцаў, але важна пры гэтым не ігнараваць спецыфіку беларускай мовы.

Алена ПЫРХ — загадчыца аддзела абслугоўвання навуковай бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізкультуры.



Алена ПЫРХ — загадчыца аддзела абслугоўвання навуковай бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізкультуры.

з ДОМА КУЛЬТУРЫ

КАЛЯ ТРОХ ГАДЗІН НОЧЫ НЕВЯДОМЫ «ЗАМІНІРАВАЎ» БУДЫНАК ГАРАДСКАГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ў Барысаве, пазнафанавышы ў міліцыю.

Нагледзячы на такі позні час, паведамліў ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УАМІ Мінаблвыканкама, з Дома культуры правахожаным прыйшлося тэрмінова эвакуаваць каля 500 чалавек — у будынку працавалі кавярня і начны клуб. Агледзеўшы ўсе памяшканні, саперы не знайшлі ніякіх выбуховых небяспечных прадметаў. Затое ёсць надзея, што невядомы «мінёр» будзе знойдзены.

Ігар ГРЫШЫН.

«КРОТ» ЗА РУЛЁМ

Халаднаватая ноччу адна з груп затрымання сталічнага Ленінскага аддзела Дэпартаменту аховы МУС заўважыла іншмарку, якая ехала па вуліцы Маякоўскага з выключанымі фарами. Небяспечны тэхнічны сродак, падобны да сляпога кацяняці, шарахаўся ў розны бакі.

Уключыўшы «мігалку», міліцыянеры прымусілі нябачнага пакуль «краты» спыніцца. Агледзеўшы рэзкі алкагольны «водар», які ішоў ад невядомага, ахоўнікі

парадку пачалі правяраць у яго дакументы. У гэты час па службовай радыёстанцыі абвясцілі аперацыю «Перахоў» і сувязі з крадзяжом легкавушкі. Пачуўшы яе апісанне, супрацоўнікі аховы ў думках падзякавалі Фартуе — якраз скарэзены аўтамабіль яны і спынілі...

Малады мучыцца, які ўжо адбываў раней пакаранне, ад пошуку прыгоду ў паўсучаснай і не падумай адмаўляцца. Нават пасля добрай выпукі ён не змог абыйкава праісці міма пакінутай двума прыцэламі, якія зайшлі ў кавярню, машыны. У сваёй кішані ён насіў вялікую звязку розных аўтамабільных ключоў.

Анатоль КАНСТАНЦІАЎ.

НА ЛАЎЦОЎ І ЗВЕР БЯЖЫЦЬ

Зладзеі-кішэннікі аблюбоўвалі аўтобусны маршрут №7 у Баранавічах і чысцілі там сумкі і кішэнні пасажыраў.

Аператыўнікі вырашылі таксама паправаць на аўтобусах гэты маршрут і не пакадаваць. У адным з аўтобусаў міліцыянеры схвалілі за руку зладзея. Ён выцягнуў у жанчыны з сумкі кашалек і выйшаў з аўтобуса. Тут кішэнніка і ўзялі.

25-гадовае гараджанін аказаўся рэдывёстам і толькі паўтара месяца ка я выйшаў на волю.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

РУП «Белспецконтракт» проводит 7-й открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности 14 мая 2010 года

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Пробег в км/наработка в м/ч (износ)	Начальная цена продажи (руб.)	Сумма задатка (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
49.	Комплект элементов металлоконструкций СРМ—10,8х «ОН», 4 кат.	г. Лунинец, в/час 65408	1976	70 %	20 000 000	2 000 000
50.	Кран автомобильный КС-2572А1 № 8304237 на шасси УрАЛ-375Н № 397681, дв. 257901, 4 кат.	н.п. Станьково, в/час 74962	1983	679,7 м/ч	15 000 000	1 500 000
51.	Топливозаправщик ТЗ-22М (без тележки), ш. 577823, дв. 418683	г. Михановичи, в/час 52188	1983	38503	31 000 000	3 100 000
52.	ПСГ-240 с/о 101085 на УрАЛ-4320, ш. 043073, дв. 792545, 4 кат.	г. Михановичи, в/час 52188	1985	53 872	36 000 000	3 600 000
53.	ПСГ-240 с/о 040286 на УрАЛ-4320, ш. 052991, дв. 878341, 4 кат.	г. Михановичи, в/час 52188	1986	45 247	28 000 000	2 800 000
54.	ПСГ-240 с/о 040186 на УрАЛ-4320, ш. 053026, дв. 877309, 4 кат.	г. Михановичи, в/час 52188	1986	59 260	26 000 000	2 600 000
55.	ПСГ-240 с/о 010388 на УрАЛ-4320, ш. 083870, дв. 151368, 4 кат.	г. Михановичи, в/час 52188	1988	57 913	30 000 000	3 000 000
56.	ПСГ-240 с/о 010488 на УрАЛ-4320, ш. 087750, дв. 182696, 4 кат.	г. Михановичи, в/час 52188	1988	82 941	22 000 000	2 200 000
57.	ПСГ-240 с/о 101185 на УрАЛ-4320, ш. 046616, дв. 819783, 4 кат.	г. Михановичи, в/час 52188	1985	20 319	43 000 000	4 300 000
58.	ПСГ-240 с/о 010288 на УрАЛ-4320, ш. 084843, дв. 158562, 4 кат.	г. Михановичи, в/час 52188	1988	53 082	34 000 000	3 400 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, 6-й этаж в 11.00 14 мая 2010 г.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 12 мая 2010 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключение договор купли-продажи 14 мая 2010 г.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012008660018, код 357 в Октябрьском от. ОАО «БПС-Банк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370. Без НДС. Справки по тел. (017) 278 06 97, факс 224 20 01. Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

РУП «Белспецконтракт» проводит 4-й повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности 16 апреля 2010 года

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Пробег в км/наработка в м/ч (износ)	Начальная цена продажи (руб.)	Сумма задатка (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
30.	Самосвал МАЗ-5549 ш. 6н, дв. 8903782	г. Минск, в/час 63755	1986	227081	12 000 000	1 200 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, 6-й этаж в 11.00 16 апреля 2010 г.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 14 апреля 2010 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключение договор купли-продажи 16 апреля 2010 г.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012008660018, код 357 в Октябрьском от. ОАО «БПС-Банк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370. Без НДС. Справки по тел. (017) 278 06 97, факс 224 20 01. Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.com.

спадбалася ад першага разу. І такіх прыкладаў можна прыводзіць шмат.

Удалыя новыя словы жывяць тэкст. У мастацкім тэксце сустраляе слова «ПРАРОКАВАЦЬ». Парэалнальна з нарматыўным «прарочыць» яно ўспрынялася як свежае, нязбытае.

У мове адбываецца **ЎВЕСЬ ЧАСНЫ** (слова ўпершыню вычытаў у Андрэя Федаранкі) **СЛОВАРУХ** — адны словы ўваходзяць у мову цалкам, але адбываецца відзмяненне формы. Некаторыя словы ў слоўніках падаюцца ў небеларускай форме. Праз нейкі час моўная практыка знаходзіць больш дасканальныя формы. Так словы «язычаскі» і «язычаскі» былі замененыя на **ЯЗЫЧНИЦТВА, ЯЗЫЧНИКІ.**

І ў слоўніках бываюць памылкі?

— У сваіх артыкулах вы заўважаеце, што багачце лексічных і граматычных сродкаў беларускай мовы не заўсёды належным чынам выкарыстоўваецца і навукова асэнсуюваецца. У чым прычына?

— Як ў любой справе, трэба любіць свой прадмет (мову), дасканаліць уменне карыстацца ім. Нядаўна выйшлі «Граматычны слоўнік дзеяслова» і «Граматычны слоўнік назойніка». Людзі, якія іх рыхтавалі, не ўлічылі ў пазначаны спецыфіку беларускай мовы. Пры напісанні слоўнікаў і граматык лінгвісты, натуральна, выкарыстоўваюць здыбкі рускіх мовазнаўцаў, але важна пры гэтым не ігнараваць спецыфіку беларускай мовы.

Ці перашкаджае функцыянаванню мовы тое, што слоўнікі і падручнікі недасканальныя?

— Як недохол новых слоўнікаў трэба адзначыць, што ў іх не падаюцца многія распаўсюджаныя ў маўленні словы. Напрыклад, не знайшоў я ў «Граматычным слоўніку дзеяслова» такіх ужывальных слоў, як **ТЭЛЕФОНАВАЦЬ, КАМЕНТАВАЦЬ, КАРЭКТАВАЦЬ, ПРАГНАЗАВАЦЬ, ФУНКЦЫЯНАВАЦЬ** і іншых. Ёсць толькі варыянты з суфіксам «-рава».

ВТБ разбавіць серыялы кінапрэм'ерамі

Былы Першы музычны тэлеканал, які два месяцы таму змяніў фармат і назву на «Ваша тэлебачанне», выканаў абяцанне запойніцы эфіру не толькі расійскімі серыяламі, але і папулярнымі фільмамі.

Паводле слоў прэс-аташ тэлеканала Анастасіі Мурашкінай, глядачы заўважылі змены ўжо з 5 красавіка — а 21-й гадзіне па буднях і а 20-й па выхадных будніх дэманстраваць найбольш рэйтынгавыя стужкі вытворчасці сусветных кіна-

студый. Прычым кінапаказ плануецца зрабіць у максімальна шырокім дыяпазоне — ад класічных твораў Кеанціна Таранціна і Вудзі Алена да нашумелых фільмаў апошніх гадоў. «Сетка вядучаня ВТБ складаецца такім чынам, каб глядзец канал быў зручна для ўсёй сям'і», — падкрэсліла Анастасія Мурашкіна. Той, хто не паспее паглядзець упадабаны фільм увечары, зможа атрымаць аса- лоду ад яго, дзякуючы дзённаму паўтору.

Вікторыя ЦЕЛІШУК.

КАРОТКАЯ ДАВЕДКА:

Алесь Александрвіч Каўрус — мовазнаўца, педагог, кандыдат філалагічных навук. Аўтар больш як 200 навуковых прац, кніг «З крыніц народнай мовы», «Стылістыка беларускай мовы», «Культура слова», «Слова наша роднае», «Мова народа, мова пісьменніка», «Дакумент па-беларуску», «Стараславянская мова» (у сааўтарстве з Міхасём Круталевічам). Даследуе мову мастацкай літаратуры і сродкаў масавай інфармацыі, займаецца праблемамі стылістыкі і культуры мовы, лексікалогіі і лексікаграфіі, марфалогіі і сінтаксісу.

Рэверсэ саціза

«Усе павінны працаваць на Вучня і Настаўніка!»

(Працяг дыскусіі, распачатай пасля артыкула Надзеі Нікалавай «Прыцягальнасць прафесіі педагога ў гарадстве Імкліва жніваецца», распачатай у нумары за 2 сакавіка. Пачатак у нумарах за 17, 25, 27 і 31 сакавіка).

Праблема, узнятая калегамі, самая надзённая. Бы б пачылі, колькі спускаюць розных загадаў, конкурсаў і г.д. А не прымеш удзел, значыць, ты не працуеш. Настаўнік чым толькі не павінен займацца, а калі ж займацца падрыхтоўкай урокаў? І, самае галоўнае, ніхто цібе слухаць не жадае...

Дайце магчымасць настаўніку займацца СВАЁЙ справай!!!

Асобна стаіць пытанне работы сацыяльных педагогаў. Ці ж педагог павінен хадзіць па сем'ях, калі там бацькі п'яныя? А ў нас, бывае, звоніць кіраўнік падпрэміяства: «Сёння Сідараў не быў на рабоце, кажуць «загуляў». Трэба, каб вы наведалі сям'ю». На пытанне, а пры чым тут мы, чуюць: «Дзеці ж яго ў вас вучацца». І прыходзіцца сацыяльнаму педагогу, класнаму кіраўніку ці дырэктару школы ў любы час іці, ехаць (на сваём транспарце) да гэтай сям'і. А калі сям'я абмежаваная ў дзея- зальнасці, то толькі сям'і прыходзіцца займацца зноў-такі сацыяльнаму педагогу і класнаму кіраўніку: і накармі, і апрані дзяцей, і бацькі які пілі, так і працягваюць піць. А ў некаторых школах гэтай справай павінен займацца грамадскі інспектар — работа тая ж самая, толькі задарма.

А падліска на ведамасны выданні? Зрабіце так, каб у іх было што чытаць, і настаўнікі самі будуць іх выпісваць, і не трэба будзе рабіць гэта пад прымусам. А так настаўнік лепш выйша па «Звязду», «Совetskую Белоруссию», «Народную газету» — ёсць што пачытаць і таніць.

Васіль, настаўнік, Віцебская вобласць.

Працаваць з вучнямі настаўнікам няма калі, таму што трэба рыхтаваць адказы на розныя пытанні шкільтаў: чаму будзе не даюць дзіцяці грошай у сталуюку, чаму выгнукні школы не паступілі ў педагагічную ВНУ, чаму вучні не ўдзельнічаюць у рэпетыцыйным тэсаванні, чаму вынікі на тэстах невысокія, якія выданы ў вынісваецца і г.д. Паважаня калі, а паспрабуюць вы здаць у раёны аддзел адукацыі матэрыялы ў папцы не таго колеру, што падабаецца чыноўнікам... А ці вольце вы кожны месяц (у строга вызначаны метадчыным кабінетам дзень) матэрыялы аб сваёй рабоце з адаранымі вучнямі? Як жа, калі ў вас такіх вучняў няма. Працаваць няма ніякага жадання. Але без «дзікіх вачэй» вы ўжо жыць не можаце і другой працы не шукаеце...

Святлана, Гомельская вобласць.

Вельмі хочацца спадзявацца на нейкі змены ў сферы адукацыі. Мы настолькі забіракарктызаваныя, што проста жаці займаемся не адукацыйным працэсам, а паваненнем паперы. Шматлікія конкурсы (каму яны патрэбны?), грашовыя паборы і г.д. Зарплата — смех!

Сяргей.

Як я ў дзяцінстве ганарылася, што мая маці — настаўніца! Сама пайшла па гэтай сцяжынке. А цяпер... Пакажыце мне нарадзіўшую маці, якая ДОБРААХОТНА кім сваіх напюнагадowych дзяцей і ўначы пойдзе дзяжурчыць на дыскатэку. І мужа, які адразу на гэтай спакойна. Тым больш што такі дзяжурствы ніяк не аплачваюцца. Ты толькі нясеш адказнасць за ўсіх і ўсюды. Бацькі на дыскатэку дзіця ад-

на жаль, нярэдка, калі нешта не падыходзіць пад гатовую грама- тэчную схему, акадэмічны мова- знаўчы лічць, што гэта адхіленне ад нормы. Як вы спрагаеце дзея- слоў «спадзявацца»? Вы скажаце: **СПАДЗІЯЮСЯ, СПАДЗІЯЮСЯ, СПАДЗІЯЮСЯ, СПАДЗІЯЮСЯ.** А ў «Граматычным слоўніку дзея- слова» пададзены нежывыя фор- мы з суфіксам -ва: спадзяваося, спадзяваеся... Тут далі нежывую форму, тую, якую зрэдку можна сустрэць, і хутчэй ў людзей, якія дрэнна ведаюць беларускую мову, а формы натуральнай, якой шыро- ка карыстаюцца людзі, у слоўніку зусім няма. І атрымліваецца, што носьбіты беларускай мовы, у тым ліку і пісьменнікі, такія як, напрык- лад, Якуб Колас, ужывалі дзеяслоў «спадзявацца» няправільна?

Як вядома, мове ўласціва ва- рыянтнасць. Суіснаванне, дапус- канне варыянтаў дае магчымасць у працэсах жыцця мовы ўвучыць, які з іх выявіцца лепшым. Але бывае, што ў слоўніках адкідаюць лепшы варыянт, а падаюць той, якога няма ў маўленні. Тэндэнцыя пазбягаць варыянтаў надта шкодзіць выда- вецкай справе. Недапулчальна выпраўляць граматыку ў творах класікаў беларускай літаратуры. Напрыклад, Кузьма Чорны пісаў **НА ДВАРЭ**, а пры выданні яго твораў правяць на двары, а **БЛІШЧЭ- ЛА** папраўляюць на блішчала.

Ці перашкаджае функцыянаванню мовы тое, што слоўнікі і падручнікі недасканальныя?

ЗВЯЗДА 6 красавіка 2010 г.

РАСКРЫТЫ ФЕНОМЕН БЕЛАРУСКАЙ АРХІТЭКТУРЫ

ШМАТТОМНАЕ акадэмічнае выданне «Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце» зойме пачаснае месца не толькі ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, але і бібліятэках Расіі, Малдовы, ЗША, Кітая.

Паводле слоў намесніка дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па інфармацыйных рэсурсах Таццяны КУЗЬМІНЧ, па гэтым выданні ў свеце будзе меркаваць пра новае архітэктурнае помнікі.

Новая кампанія стане адзіным прадстаўніком беларускай прадукцыі «салодкай» га-



Выбачайце, але не згодны я, праўду мовіць лічу за лепшае — Вы казалі «Вясня прылётная», я кажу вам «Вясня тўтэйшая».

Калі зімы жывуць на Полосе, то вясня жыве на Беларусі!

Паўднёвая плынь беларускага цукру

«Гарадзейскі цукровы камбінат, Слуцкі цукроварафінадны камбінат, Скідальскі цукровы камбінат і Жабінкаўскі цукровы завод сталі заснавальнікамі новай Беларускай аграрнай кампаніі, якая будзе займацца цэнтралізаванымі пастаўкамі цукру ва Украіну».

Новая кампанія стане адзіным прадстаўніком беларускай прадукцыі «салодкай» га-

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ Сканворд + лабірынт (30 сакавіка). Па гарызанталі: Паззія, Тубус, Рэбус, Тар, Шлур, Філе, Опас, Жейр, Пары, Ну-га, Кадастр, Шрот, Лупа, Рысак, «Віліс», Артэ, Яхант, Гламур, Затор, Рэч, Талант.

Кіта, Нарды, Паром, Кошт, Жабрак, Рота, Малахай, Прырода, Па вертыкалі: Лагатып, Баец, Дан, Феска, Ярка, Матр, Сапан, Дружба, Крыга, Латы, Фетр, Рака, Кобра, Раён, Руно, Рой, Дронт, Штат, Ава, Мост, Кап, Партыя, Лыжка, Радыст, Лір, Паліто, Цюбеячкі, Самбэрра.

Наступае сезон фотоохоты на Белого лося!

Охотники и местные жители Логойского района неоднократно видели в охотоугодьях «ГТФ «Неман» лося удивительной окраски – БЕЛОЙ!

Конкурс проводится с целью популяризации природы нашей страны и пропаганды здорового образа жизни.

Условия участия: Каждый участник конкурса обязательно должен прислать вместе с фотографией их список с названиями, указанием даты, места и условий съёмки, бажд участника конкурса (выдается егерем обхода № 2), сведения о себе (ф.и.о., адрес, № телефона).

Победители конкурса награждаются: 1-е место – 5 000 000 белорусских рублей, 2-е место – 3 000 000 белорусских рублей, 3-е место – 2 000 000 белорусских рублей

По вопросам условий конкурса обращаться по телефону +375 152 54 20 31.

РАСПАЧЫНАЕЦЦА НАВИГАЦЫЯ

З 6 красавіка водны транспарт распачне працу на Бярэзіне ў раёне Бабурыска, Сожы ў раёне Гомеля і на Прыпяці — ад Мазыра да Пінска.

Зараз, паводле інфармацыі Міністэрства транспарту і камунікацый, навігацыя ўжо адкрытая на Дняпры ў раёне Магілёва і Рэчыцы, на Нёмане ў раёне Гродна, на Дняпроўска-Бугскім канале ў раёне Пінска і Брэста.

Сустрача выпускнікоў Князевскай НСШ 1950 г. адбудзецца 29 мая ў памяшканні школы. Добрай дарогі.

СКАНВОРД

Scrabble grid with clues and images. Clues include: Плод з косткавай, Сувальце кукуркузы, Вучніўскі стол, Урачыстая мелія, Прынамсі не шырака су-бісёрна, Горад на Гомельшчыне, Вымаляваны стужка, Урачыскі танец, Выбарлівае рамановае вугляк, Невялікая судна на востраве, Лекара-добра рук вяды, Ірбіс-сінекам, Табу, Бялеская пра-сторы, Тамат, Ні кан-ка, ні..., Фасон, Аюк, Гамель-скае шчыта, Міль-мелі, Птушка сямей-ства іст-рыянак, Бель-шчыта аўтар, Гончар-нае аўто, Сябар-чала-віна, Фота 2, Гамель-скае шчыта, Фота 4, Фота 1, Падбі-рошак, Магазін мас-тыва-рых вы-раб, Расліна сямей-ства Бібосых, Італьян-ская кар-чма, Набыва-ны коня-зьял, Парты-занскі, Сыван-на для металу, Метал-ліяны латы, Невялі-кая каша-чышча, Гора, шчы-рша, Сямей-ны..., Часта мэт-матэ-рыялы, Від за-кладу

У суд Столінскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аддзела адукацыі Столінскага раённага выканаўчага камітэта аб прызначэнні адсутным без вестак БЕЛАХВОСЦІКА Аляксеем Віктаравічам, 13 лютага 1978 года нараджэння, ураджэнца горада Баранавічы Брэсцкай вобласці, апошняе вядомае месца знаходжання:

ПРИВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

- ПРАДАЕЦЦА
□ Зруб новы б/б, паўбрус, цена па дамоўленасці. Тэл.: 8 01772 53 926, МТС 550 39 28.
□ Дом з г/лабудоўмі, на хутары. Тэл. 8 01772 45 501.
□ Кватэра 2-пакаёвая, другі паверх, у г. Валожына, цена па дамоўленасці. Тэл.: 8 029 255 38 63, 8 029 633 91 98.
□ Зямельны ўчастак з камунікацыямі. Тэл. 8 029 726 50 32.
□ Кватэра 3-пакаёвая, кааператыўная ў райцэнтры Гарадок, гараж, участак. Тэл. 8 029 212 97 78.
□ Добраўпарадкаваная дача на беразе возера Лосвід, тры ўзроўні, ці абмяняю на дачу недалёка ад Мінска. Тэл. 8 029 926 27 86.
□ Дача, 37 км ад Мінска, смалявіцкі напрамак. Тэл.: маб. 377 72 71, 8 017 217 71 66.
□ Карова 3-га, 4-га ацёлу на выбар, пліты перакрыцця памерам 4,8 x 1,8 м — 2 шт. Тэл. 375 33 667 43 69, пасля 16.00.
□ Каліска інвалідная ў г. Барысаве. Тэл. 8 0177 74 59 23.
□ Сячкарня з эл. рухавіком, на-сенне фаэліі. Тэл. 8 029 706 84 63.
□ Дзіцячае адзенне на 2—5 га-доў, жаночыя штаны памер 46—50, сушка для посуду, танна. Тэл. 8 017 284 98 81.
□ Кнігі з хатняй бібліятэкі: дзі-цячыя, фантастыка, дэтэктывы. Тэл.: 8 017 246 20 45, МТС 274 93 79.
□ Бульбасаджалка двухрадо-вая. Тэл. 8 029 598 22 64.
□ Апарат галасавы АГ-80 (Ра-сія) для рэабілітацыі галасы. Тэл. 8 0177 77 19 19.
□ Трактар Т-40-АМ (пярэдні вядучы мост), добры стан, бульба-капалка паўнавыясная (польская), капілка КУ-2.1. Тэл.: 8 01718 42 458, 8 029 391 23 56.
□ Трактар МТЗ-80, прычэп, культыватар, з/часткі. Тэл. МТС 754 52 55.
□ Шафа з антрэсолью — 2 шт., кухонны коток. Тэл. 8 029 157 42 86.
□ Трактар Т-40 з навясным аб-сталаваннем, выдатны стан. Тэл. 8 029 228 51 75.
□ Газавая пліта (Брэст) памер 50x53 см з грэльем, 800 тыс. руб. Тэл. 8 01596 290 44.
□ Карданыя вал да ГАЗ-52, ЗІЛ-130, дыстлытар, нівелір Н-3. Тэл. 8 029 391 23 56.
□ Пчылы 15 вулляў, цена па да-моўленасці (г. Івянец). Тэл. 8 01772 50 83.
□ Трактар МТЗ-80 з прычэпам. Тэл. МТС 526 78 76.
□ Кацёл для лазні на цвёрдым паліве. Тэл. маб. 876 93 46.
□ РОЗНАЕ
□ Брыгада выканае будаўні-чыя работы хутка і якасна (УНП 590747743). Тэл. 8 029 761 87 25, увечары.
□ КУПЛІ
□ Ноўтбук нядрогая. Тэл.: 8 017 246 20 45, МТС 274 93 79.
□ Трактар МТЗ-80Л з тэхлаш-партам у любым стане, шыны зад-ня да МТЗ-80. Тэл.: 8 01718 42 458, 8 029 391 23 56.

Кватэрнае пытанне

Арганізацыі моцны, але...

Мой сын з жонкай і двума хлопчыкамі-дзайнятамі (адзін — кватэра на астму) знаходзяцца на кватэрным ўліку, а пакуль жывуць у інтэрнаце. Там агульная кухня, агульная сушылка... Што палова бяды. Сама ж яна ў тым, што ў пакоях не выводзіцца цыць і малыя пастаянна хварэюць.

Самі прапануюць будаваць трохпакаёўку ў ЖБК, але па сваіх заробках яна гэта проста не пацягне: хацела б купіць дом у сельскай мясцовасці. Ці можна тады (з улікам хваробы дзіцяці) разлічваць на льготны крэдыт або субсідыю, на дапамогу ў вырашэнні жыллёвай праблемы на месцах працы бацькоў?

Аліна С., Браслаўскі раён. У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 красавіка 2000 г. № 185 ільготныя крэдыты ў першую чаргу выдзяляюцца грамадзянам на будаўніцтва і рэканструкцыю жылых памяшканняў. На набывшчы жылых памяшканняў ільготныя крэдыты выдзяляюцца шматдзетным сем'ям, а таксама грамадзянам у выпадку нематчыскай паліцэскай іх жыллёвай ўмоў.

Аднаразовыя бязвыплатныя субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набывшчы жылых памяшканняў выдзяляюцца грамадзянам, у парадку чарговасці, вызначанай зыходзячы з часу прыняцця грамадзян на ўлік асобаў з патрэбай у паліцэскай жыллёвай ўмоў. Права на пазачарговае атрыманне субсідыі ў сувязі з захворваннем маюць, у прыватнасці, хворыя на актыўную форму туберкулёзу, грамадзяне, у складзе сем'яў якіх ёсць дзеці-інваліды, а таксама інваліды дзіцяці I і II групы, а таксама грамадзяне, якія захварэлі і перанеслі прамяніную хваробу, выкліканую наступствамі катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварыяў, інваліды, у дачыненні да якіх устаноўлена прычынная сувязь калецтва або захворвання, што прывялі да інваліднасці, з катастрофай на Чарнобыльскай АЭС, іншымі радыяцыйнымі аварыямі.

Што датычыцца арганізацыі, то яны могуць выдзяляць сваім работнікам для паліцэскай жыллёвай ўмоў беспспрацэнтныя пазыкі, аднаразовыя бязвыплатныя субсідыі, пазыкі, а таксама аказваць інды-відуальным забудоўшчыкам дапамогу будаўнічымі матэрыяламі, машынамі, механізмамі, але пры наўнаўнасці фінансавых магчымасцяў і калі гэта прадугледжана кале-ктульным дагаворам.

Віктар САВІЦКІ.

Да чытача

Для таго, каб даць аператыўны і, як кажуць, вычарпальны адказ на многія «Кватэрныя пытанні», вельмі часта бракуе інфармацыі. Рознага кіталату...

Таму — перакананая просьба да ўсіх «заяўніцкаў», калі ласка, па-ведамляйце нумар тэлефона для зваротнай сувязі. Гэта — паверце — найперш у вашых інтарэсах.

Ну і, зразумела ж, крыху ў нашых... Прынамсі, не трэба будзе гадаць на кававай гушчы, пісаць, напрыклад, калі кватэра выдзя-лялася сям'і на ўмовах дагавора найму, то... Калі, як службова — зусім іншае...

А не шкодзь!

ШТО БЫВАЕ ЗА НЕЗАКОННУЮ ЗДАБЫЧУ ДЗІЧЫНЫ

Уначы на аўтадарозе Гомель — Рачыца, паблізу вёскі Цыкуны Гомельскага раёна, работнікі Гомельскай аблінспекцыі сумесна з супрацоўнікамі ДАІ спынілі для праверкі аўтамабіль «Фальксваген».

Пры доглядзе была знойдзена разабраная туша казулі і незарэ-гістраваная паліцэска стрэльба з боепрыпасамі. У машыне былі май-стар па ўстаноўцы вокнаў аднаго ТДА і грамадзянін, які не працуе.

Аднак нядаўна суд Докшыцкага раёна, напрыклад, за незаконную здабычу казулі прызначыў брахань-еру ў выглядзе пакарэння штрафу ў памеры амаль 2,5 мільёна рублёў, канфіскаваў і парушыльніка палі-цэска стрэльбу і боепрыпасы. Да та-го ж грамадзянін пакрыў нанесены ўрон добраахвотна яшчэ да суда.

Сяргей РАСОЛЬКА.

СЕННЯ Месяц Апошняя квадра ў 12.37. Месяц у сузор'і Казярога.

Table with columns: Сонца, Усход, Захад, Даўжыня дня. Rows: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Мазыры, Брэст.



Weather forecast for various regions: НАДВОР'Е на заўтра, Гоманітныя узрушэнні, АВІАНАЗНАЧЭННЕ, ВАРШАВА, КІЕВ, РЫГА, ВІЛЬНЮС, МАСКВА, С-ПЕЦЯРБУРГ.

6 красавіка

1581 год — створаны Трыбунал Вялікага Княства Літоўскага, Галоўны Літоўскі Трыбунал, найвышэйшы судовы апеляцыйны орган гэтай дзяржавы.

1896 год — у Афінах пачалася I Алімпійская гульні сучаснасці. Для арганізацыі правядзення Гульні быў заснаваны Міжнародны алімпійскі камітэт.

1896 год — у Афінах пачалася I Алімпійская гульні сучаснасці. Для арганізацыі правядзення Гульні быў заснаваны Міжнародны алімпійскі камітэт.

«Не ўкалоўнішы шыпаны, ружы не сарвішы». Абулькасім ФІРДУСІ (940—1020), персідскі паэт.

7 красавіка — Дабравешчанне, свята ў гонар Прасвятлой Багародзіцы

У цыкле веснавых святаў беларускага народнага календара асобае месца займае Дабравешчанне (Звеставанне). Ужо нават яго назва гаворыць сама за сябе — на зямлю, дзе пражывае чалавек, і ў душу людскою прыйшла добрая вестка.

Свята хрысціянскага календара — Дабравешчанне Прасвятлой Багародзіцы — было прызначана ў гонар з'яўлення Архангела Гаўрыіла Прасвятлой Дзеве Марыі і адзначаецца дакладна за 9 месяцаў да Рас-твы Хрыстовага. Згодна з абяцаннем, якое даў Богу праведны Іаакім і Ганна — бацькі Марыі, будучая маці Ісуса ў трохгадовым узросце была ўведзена ў іерусалімскае храм і стала яго выхаванкай. У храме Марыя малілася, вывучала Біблію, разам са сваімі аднагодкамі займалася ткацтвам і іншым жаночым рамяством.

Хутка Марыі прысьпеў час выходзіць замуж. Святарам прагучаў голас з небесаў пра тое, што яны павінны знайсці Марыі прыстойнага мужа. Былі абраны 12 кандыдатаў і іх пасохі склалі каля алтара, а раніцай заўважылі, што адзін псох закінуты і на ім сядзіць галубка. Гэта быў псох 82-гадовага цесляра Іосіфа. Святары вырашылі, што гэта знак, і абвясцілі Марыю са старцам Іосіфам, і яна перайшла жыць у дом свайго мужа. Аднойчы, калі яна чытала Біблію, да яе ўвайшоў Архангел Гаўрыіль і сказаў, што на яе сышла Боская бла-гадаць: яна народзіць сына і назаве яго Ісусам.

Мяркуюцца, што свята Дабравешчанна было заснавана апостала-мі. Яго сталі святкаваць з IV стагоддзя ў Канстанціноплі (23 сакавіка па старым стылі). Да гэтага ён меў розныя назвы: Зачэсце Хрыста, Пачатак Выратавання, Дабравешчанне Анёла Марыі. У гэты дзень прынята звар-тацца з малітвай да Багародзіцы як заступіцы перад Богам за людзей.

У Сафійскім саборы ў Кіеве захавалася даволі старажытная выява Дабравешчанна Прасвятлой Багародзіцы. Яна знаходзіцца на слядах, якія трымаюць алтарную арку, і выканана шудоўнай мазаікай. На пачатковым слупе паказаны архангел Гаўрыіль, яго твар звернуты да Дзевы Марыі. Правай рукой ён бласлаўляе яе, а ў левай руцэ тры-мае чырвоную лілею. Прасвятая Дзева напісана на паўднёвым слупе. У левай руцэ яна трымае чырвоную пражу, ад якой цягнуцца нітка да верацяна ў яе правай руцэ.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усім інашэ!

Вясна. На дзясцічатах агалілі-ся першыя пупкі. — Хутка ў цябе будзе брацік. Кім ты хочаш, каб ён быў? — Пажадання, каб не рудым, як дзядзька Вася...

Лекцыя. Трое студэнтаў на га-лёрцы вельмі моцна шумяць. Вы-кладчык: — Калі б маладыя людзі на задніх радах паводзілі сябе гэ-так жа ціха, як тыя, якія гуляюць у карты на сярэдніх, дык тыя, што сядзяць на пя-рэднях, маглі б спакойна спаць».

Таблічка ў за-парку: «Мядзведзь з рук не карміць! На іх шмат мікрабраў і мала мяса.»

Цяжарная жанчына, паведамляе мужу, што ў іх будзе другое дзіця, кліча першае і пытаец-

— Я ж табе казў, што патрэны большы каменны...



Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказначаць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вываецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 1634. Нумар падпісаньні ў 19.30. П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЕГІСТРАЦЫЯНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. Тэлефоны: прыёмны — 287 19 19 (тэл.факс); адрэдакцыйны — 287 18 64, падпіскі і распушчэння — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 287 44 12; «Мясцовае самаіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брасце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Грод-не: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыі: 292 22 03. http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РКЛАМЫ тэл./факс: reklama@zviazda.minsk.by

Аўтары аўтыпаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адр-саваныя ёй псымы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.